

ПЕРШЫ
ХЛЕБ
ДЗЯРЖАВЕ!

НАШ УКЛАД
У СПРАВУ МІРУ!

РАБОТНІЦА І СЯЛЯНКА

Колас

СЛОВЫ А. СТАВЕРА
МУЗЫКА Н. ЧУРКІНА

Мал. Л. Шыманская

Andante

За сяло ў прыволле выйду раніцой, дзе жытное поле свеціца ра-

Allegro

сой. За пляю любімай песенькі ма-

Moderato

тый: Колас ты мой колас залаты, колас ты мой кола-


заты. колас залаты колас залаты.

[Дзявочая песня]

За сяло ў прыволле
Выйду раніцой,
Дзе жытное поле
Свеціца расой.
Запяю любімай
Песенькі матыў:
— Колас, ты мой колас,
Колас залаты.
Радасны, шырокі
Мой калгасны шлях.
З мілым, сінявокім
Тут гуляю я.

Ен сказаў: — прыедуць
Да мяне сваты...
Колас, ты мой колас,
Колас залаты.
Еду на камбайнে,—
Мілы, пачакай!
Сабярэм мы дбайна
Слаўны ураджай.
А затым — вясельны
Хмельны мёд густы...
Колас, ты мой колас,
Колас залаты.





Камбайнірка Камарынскай МТС Соф'я Грыгораўна Федарэнка на ўборцы новага ўраджаю
ў калгасе імя Леніна.

Фото А. Карніцкага.



СТАХАНАЎСКАЯ ПРАЦА—ДАСТОЙНЫ ЎКЛАД У СПРАВУ МІРУ

С ОВЕЦКІ народ пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі дабіўся выдатных поспехаў у соцыялістычным будаўніцтве. Паспяхова выкананіе насліваенны пяцігадовы план па ўсіх галінах народнай гаспадаркі. Рабочы клас і калгаснае сілянства прыкладаюць зараз усе сілы да таго, каб дабіцца новых поспехаў у будаўніцтве комунизма.

15 ліпеня рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі і служачыя прадпрыемстваў прамысловасці і транспарту горада Масквы і Маскоўскай вобласці звярнуліся з пісьмом да таварыша Сталіна. Паведамляючы вялікаму правадыру народаў аб дасягнутых поспехах у выкананні насліваенай пяцігодкі і плана першага паўгоддзя гэтага года, масквічы ўзялі на сябе канкругнія абавязацельствы па датэрміноваму выкананню дзяржаўнага плана 1951 года.

Масква — сталіца магутнага Совецкага Саюза, наша слава і гордасць. Працоўныя Масквы паказваюць прыклад натхнёной працы, беззаветнага служэння Радзіме. Вось чаму пачын працоўных Масквы па датэрміноваму выкананню гадавога плана шырока падхоплен па ўсёй краіне.

У дружнай сям'і народаў вялікага Совецкага Саюза расце і мацнее Беларуская Совецкая Соцыялістычная Рэспубліка.

Нядавна апублікована паведамленне Статыстычнага Упраўлення Беларускай ССР аб выніках выканання дзяржаўнага плана развіцця народнай гаспадаркі рэспублікі за другі квартал 1951 года. Квартальны план вытворчасці валавой прадукцыі ў цэлым па прамысловасці выканан на 104 процэнты. Выпуск прадукцыі ўсёй прамысловасці ў парашніні з адпаведным перыядам мінулага года ў другім квартале вырас на 18 процентаў. На фабрыках і заводах нашай рэспублікі разгарнулася соцыялістычнае спаборніцтва за датэрміновое выкананне плана 1951 года.

Соцыялістычнае спаборніцтва прадстаўляе сабой велізарную, усёнерамагающую сілу. У ім удзельнічаюць больш 90 процентаў рабочых і служачых краіны. У соцыялістычным спаборніцтве асабліва ярка праяўляецца ініцыятывы мас і таварыская ўзаемадапамога.

«Соцыялістычнае спаборніцтва гаворыць: адны працујуць дрэнна, другія добра, трэція лепш, — ДАГАНЯЙ ЛЕПШЫХ і дабіся АГУЛЬНАГА УЗДЫМУ».

Так вучыць вялікі правадыр таварыш Сталін.

Яркім праяўленнем народнай ініцыятывы ў соцыялістычным спаборніцтве з'яўляецца барацьба за калектыўную стаханаўскую працу. Гутарка ідзе не толькі аб асобых рабочых і работніцах, а аб цэлых калектывах — брыгадах, участках, цэхах, прадпрыемствах. У нашай рэспубліцы застрэльшчыкам калектыўной стаханаўской працы з'явіўся мінскі станкабудаўнічы завод імя Кірава. Калектыў завода абавязаўся цалкам перайсці ў гэтым годзе на стаханаўскую працу і датэрмінова выкананіць гадавы план. Цэнтральны Камітэт КП(б)Б у сваім раешніні адбрыў ініцыятыву кіраўцаў і абавязаў кіраўнікоў міністэрстваў, ведамстваў і

прадпрыемстваў шырока падтрымаць і распаўсюдзіць іх пачын.

У шматлікай армii ўдзельнікаў соцыялістычнага спаборніцтва пачэснае месца займаюць жанчыны. Яны спаборнічаюць за высокую прадукцыйнасць працы, за поўнае выкарыстанне нашай выдатнай тэхнікі, за выдатную якасць прадукцыі.

Будаўнікам Мінска добра знаёма брыгадзір тынкоўчыкаў Сямёна. Вось ужо некалькі год яе брыгада перавыконвае нормы выпрацоўкі і дае прадукцыю добраў якасці. Таварыш Сямёна не задавальняеца дасягнутым, а ўвесі час шукае новага. Яна прымніла паточна-расчлянёны метад работы знатнага маскоўскага тынкоўчыка, лаурэата Сталінскай прэміі Івана Куцянкова. Шырока практыкуецца ў брыгадзе падзел працы. Усе рабочыя па прыкладу брыгадзіра з'яўляюцца стаханаўцамі.

Другі раз у спаборніцтве рабочых Мінска па прафесіях стаханаўцы аўтазавода Ганне Мятліцкай прысуджана званне лепшай фрэзероўчыцы горада. У чэрвені яна выканала каля двух месячных норм пры выдатнай якасці прадукцыі. Чэрвеньская выпрацоўка — не вынадковасць. Тав. Мятліцкая з'яўляеца многастаночніцай. Яна авалодала некалькімі спецыяльнасцямі — шліфавальшчыцы, свідравальшчыцы, токара-расточніцы і ўжо выканала гадавую норму. Участак, на якім працуе Ганна Мятліцкая, з'яўляеца ўчасткам калектыўной стаханаўскай працы.

Вялікае значэнне ў соцыялістычным спаборніцтве мае галосніцтва. Аб лепшых людзях фабрыкі, завода, калгаса павінен ведаць увесі калектыў. Воні работы пе-радавікоў трэба шырокага напулярызаваць. На жаль, не заўсёды бывае так. Ткачысе Мінскага тонкасуконнага камбіната Ганне Дубянковай па выніках работы за чэрвень было прысвоена званне лепшай ткачыхі горада. Гэты факт дастойны шырокай напулярызацыі. Але нават сама тав. Дубянкова аб гэтым не ведала. Ні майстар, ні начальнік цэха, ні старшина фабкома ёй не сказаў, што яна заваявала пяршынства ў спаборніцтве па прафесіях.

Соцыялістычнае спаборніцтва за новы ўздым изроднай гаспадаркі ў 1951 годзе шырокага разгарнулася і сярод работнікаў соцыялістычнай сельскай гаспадаркі. Працаўнікі калгаснай вёскі спаборнічаюць за хуткую і высокаякасную ўборку ўраджаю збожжавых і тэхнічных культур, за датэрміновое выкананне першай запаведі калгасаў — збожжанарыхтовак, за ўзорнае правядзенне ўсяго комплекса сельскагаспадарчых работ, як гэтага патрабуюць раешніні VI і VII пленумаў ЦК КП(б)Б. І ў гэтым спаборніцтве вялікая ролі належыць жанчынам.

Совецкі Саюз з'яўляеца краінай мірнай стваральнай працы. Пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі совецкі народ ажыццяўляе праграму будаўніцтва комуністычнага грамадства. Кожны совецкі чалавек добра разумеет, што яго стаханаўская праца яшчэ больш уманоўвае магутнасць нашай Радзімы і з'яўляеца дастойным укладам у справу міру.

У нас на камбінаце

БАБРУЙСКІ фанерна-дрэваапрацоўчы камбінат мае ўсесаюнае значэнне. Да нас паступаюць заказы з самых розных краіны.

Я працую ў фанерным цеху, і мне і майм таварышам прыемна ведаць, што фанера, якую дае наш цех, выкарыстоўваецца ў складаных галінах вытворчасці Комсамольска-на-Амуры, Саратава, Растова-на-Дану, Данбаса, Урала. Фанерны цех, як і ўсе іншыя цехі камбіната, удзельнічае ў соцыялістычным спаборніцтве па датэрміноваму выкананню плана 1951 года. Мы ганарымся тым, што пераходны Чырвоны сцяг камбіната належыць нам і што наш цех за добраякасную працу занесены на абласную Дошку Гонару.

Зараз, калі ўся краіна ахоплена агульным імкненнем даць вялікім сталінскім новабудоўлям усё лепшае, Бабруйскі фанерна-дрэваапрацоўчы камбінат таксама не стаіць ў баку ад гэтай высокароднай задачы. Наша фанера ідзе на заводы, якія выконваюць заказы сталінскіх новабудоўляў. З матэрыялаў, якімі забяспечвае наш камбінат бабруйскую мэблевую фабрыку імя Халтурына, робяцца складаныя шафы і ўсё ўнутранае абсталяванне кабінетаў Маскоўскага дзяржаўнага універсітэта імя Ламаносава. Беладрэўны цех камбіната таксама робіць і адсылает туды гатовыя дзвярныя і аконныя пераплётны. І калектыву прыемна: дзеци рабочых Бабруйскага фанерна-дрэваапрацоўчага камбіната, напэўна, будуть вучыцца ў гэтым велічным палацы, які так любоўна і клапатліва будуецца ўсімі ўсіх совецкіх людзей у імя перамогі міру, прауды і розуму на зямлі.

Я прышла на камбінат у 1944 годзе. Мае бацькі ўсё жыццё там працавалі — бацька замершчыкам на базе сырвіны, маці ва утыльцеху. Зараз з нашай сям'і на камбінаце працуе сем чалавек: троі браты і троі сястры, апрача мяне. Можна сказаць, вялікая сям'я.


З 1946 года я працую зменным майстрам клеевага аддзела, у якім налічваецца 37 чалавек. Не ўсё адразу было зразумела і лёгка ў маёй працы. Але за парыдай, калі чаго не ведаеш, у нас ёсць да каго звярнуцца. Асабліва чула і заўсёды ўважліва да нас, маладых работніц, адносіцца Марыя Сямёнаўна Апёнак — таксама зменны майстар клеевага аддзела. У яе вялікі вонкі работы. На камбінат прышла яна яшчэ задоўга да вайны.

У нашым цеху каля 70 проц. жанчын. Многа ў нас прыкладных работніц. Ёсць чаму павучыцца і ў такіх работніц (таксама з даваенным стажам), як Ганна Шматава, Надзея Шавель. Каля іх выраслі і цяпер не толькі не адстаюць, а вядуць за сабой астатніх і такія маладыя дзяўчата, як Станіслава Серадзінская і Галіна Масленікова — брыгадіры клеевага аддзела. Хутка асвоілі працу Валя Свірдовіч і Алена Усціновіч.

Дзённая норма выпрацоўкі ў нашым аддзеле — 140 — 150 проц.

Пытанні добрабыту, умоў працы і жыцця рабочых сталі на нашым камбінаце не менш важнымі, чым першачарговыя пытанні вытворчасці.

За апошнія гады пры камбінаце вырас адзін з леп-



Магілеўскі лакамабільны завод перавыканаў поўгадавую праграму, заваяваўши пяршынства ў соцыялістычным спаборніцтве па Саюзу. Лакамабілебудаўнікі больш поўгода тримаюць пераходны Чырвоны сцяг Совета Міністраў СССР. Токар комсамолка Марыя Асколкіна штодзенна выконвае дзве — тры нормы.

На здымку: Марыя Асколкіна за работай.

Фото І. Пікмана.

ших у Бабруйску рабочы клуб на 650 месц з утульнямі для абсталяванымі пакоямі для гульняў і адпачынку, для работы гурткоў, з файе і бібліятэкай. Мы можам пахваліцца цяпер і сваім садам, дзе вечарамі асабліва прыемна сустэрэнца і весела адпачыць нам, моладзі. Ёсць і свой стадыён.

На камбінаце працуе вельмі многа жанчын. Каб палегчыць працу работніц-маці, створаны яслі і дзіцячы сад.

Добра ў нас сталоўка — кормяць рабочых смачна і танна. Ёсць свой медпункт, лазня, пральня, інтэрнаты для халасцякоў. Сямейныя рабочыя атрымліваюць кватэры.

Добра яшчэ і тое, што, працуючы на камбінаце, можна і вучыцца: у нас ёсць двухзменная сярэдняя школа рабочай моладзі. У вячэрнім прафілакторыі, створаным пры камбінаце, штодзённа адпачываюць нашы рабочыя.

Усе гэтыя ўмовы, дбайна створаныя для рабочых, патрабуюць ад нас самаадданай працы на карысць Радзімы.

Валянціна ЯКАУЛЕВА,
зменны майстар фанернага цеха.

Александра Люскова ў Магдалены Жук

У малаяўнічым месцы размешчана сядзіба калгаса імя Сталіна Смаргонскага раёна. Двухпавярховы каменны дом і гаспадарчыя будынкі абстуваюць прасторны двор. Уся сядзіба акаймавана векавымі ліпамі. Цяністая алея, якая вядзе са шляху на сядзібу, завяршаецца масіўнай каменнай аркай.

Побач са старымі гаспадарчымі будынкамі, дзе-ні-дзе пачарнеўшымі ўжо ад часу, блішчаць свежасчасным дрэвам жывёлагадоўчыя памяшканні, якія яшчэ будуюцца. Да зімы праўленне калгаса рашыла падрыхтаваць добрыя будынкі для свінафермы і канюшні.

Свінарка Магдалена Іванаўна Жук даўно ўжо дабівалася, каб калгас набудаваў новы свінарнік, бо стары далёка не адпавядае свайму прызначанню.

Нават у дрэнных умовах Магдалена Іванаўна Жук змагла атрымаць і захаваць у сярэднім па 26,4 парасяці ад кожнай свінаматкі. Гэта лепшы паказчык у рэспубліцы. Сем год працуе Магдалена Жук свінаркай і за гэты час яна ні разу не дапусціла падзяжу маладняка.

Да Магдалены Іванаўны прыехала знатная свінарка краіны, загадчыца свінафермы калгаса «Будзённавец» Валагодскай вобласці, дэпутат Вярхоўнага Совета СССР, Герой Соцыйлістычнай Працы, лаурэат Сталінскай прэмii Александра Еўгеньеўна Люскова.

Пазнаёміўшыся з Магдаленай Жук, Александра Люскова накіравалася аглядаць памяшканні жывёлагадоўчых ферм.

Яна ўважліва агледзела памяшканні і заўважыла:

— Свінарнік вы будуецце на нізкім месцы, а канюшню на высокім. Прытым, канюшня пастаўлена сярод поля, засяянага белай канюшнай. Гэта-ж выдатны корм для свінін. Лепшага выпасу для іх і не трэба. На мой погляд, было-б значна мэтазгодней свінін паставіць у тым памяшканні, якое будуеща пад канюшню. Коней-жа можна паставіць вось у гэтым памяшканні, якое вы мецілі для свінін, толькі падлогу насладзь у ім.

Тав. Люскова заўважыла, што выпасу разам з калгаснымі свініні ходзяць козы.

— Вось гэтага дапускаль ні ў якім выпадку нельга. Ні козы, ні авечкі, ні іншая жывёла не павінны знаходзіцца разам са свіннямі. Трэба агарадзіць пашу. А хто ў вас пастухом?

— Вось той падлетак, — указала Магдалена Іванаўна.

— Мы падлеткам стада не давяраем, — сказала Александра Еўгеньеўна. — Яно ў нас знаходзіцца пад наглядам свінаркі. А раптам пачнедца апарос. Што тады зробіць падлетак? Тут павінна быць гаспадарскае вока і вонкія руки.

Александра Еўгеньеўна зварнула ўвагу на тое, што калі сядзібы калгаса працякае рэчка.

— Чаму-б вам не зрабіць там купальню для свінін? У нас свінарка ні за што не пусціц у станок брудную свінню, абавязкова памые яе.

Вечарам у Смаргоні праходзіла міжрайонная нарада свінарак, загадчыкаў ферм, зоаветэрынарных работнікаў. Присутнічалі жывёлаводы Маладзечанскага, Валожынскага, Пастаўскага, Мядзельскага, Смаргонскага, Ашмянскага і Радашковіцкага раёнаў. З дакладам аб вонкіх сваёй работы і аб сваіх заўвагах з поваду работы беларускіх свінарак выступіла А. Е. Люскова.

Александра Еўгеньеўна расказала аб тым, як яшчэ ў 1936 годзе яна ўзяла на сябе абавязательства вырасціца за год ад адной свінаматкі не менш адной тоны прыплоду. І тады-ж гэтае абавязательства было перакрыта. Ад свінаматкі «Люсі» за 8 месяцаў яна вырасціла 12 парасяці вагой у 1.027 кілограмаў. Гэта быў першы вялікі поспех. У 1939 годзе прыплод вагой у адну тону быў атрыман ужо за 3 месяцы 27 дзён.

Кожны год прыносіў А. Е. Люсковой новую перамогу. У 1940 годзе свінаматка «Ялта» дала за два апаросы 31 парасё. Старанна даглядаючы гэтых парасяці, Александра Еўгеньеўна на працягу года давяла іх агульную вагу да 4.745 кілограмаў. У наступным годзе свінаматка «Ялта» за трэх апаросы дала 44 парасяці. У восьмімесячным узросце ад 6 яе дочак было атрымана 65 парасяці. Такім чынам на працягу

года толькі ад адной свінаматкі і яе дочак атрымана 106 парасяці агульной вагой у 4.910 кілограмаў.

Александра Еўгеньеўна сёлета набіла сусветны рэкорд — за год і дваццаць дзён вырасціла ад свіні «Іюнька» 171 парасё агульной вагой у 5.300 кілограмаў.

З затоенным дыханнем слухалі свінаркі Маладзечанскай вобласці расказ майстра свінагадоўлі. Для іх дарагой была кожная заўвага, кожная парада.

А тав. Люскова падрабязна спынілася на тым, як яна дабіваецца поспеху.

— Я пастаянна працую над павышэннем пладавітасці свінаматак, — гаворыць яна. — На племя мы пакідаем толькі шматплодных свінаматак, якія маюць 12 — 14 пармальна развітых саскоў. Шляхам адбору мы дабіліся пладавітасці свіні — 13,5 парасяці на кожны апарос. На вашых фермах таксама сустракаюцца свінаматкі, якія даюць па 14 — 15 парасяці. Гэта выдатны матэрый для адбору. Вам, памойму, трэба сур'ёзна ўкараняць мічурынскія метады ў свінагадоўлю.

Александра Еўгеньеўна спынілася на тым, як свінаркі калгаса «Будзённавец» дабіваюцца павышэння малочнасці свінаматак. Першыя троє сутак пасля апаросу праз кожную гадзіну свінаркі падсаджваюць парасяці да свіні. Парасё прывучаюцца да свайго саска. Кожную кармёжку свінаматку прывучаюць класціцца на другі бок. Гэта дае магчымасць роўнамерна развіваць малочнасць саскоў. Больш слабыя парасяты падсаджваюцца да больш малочных саскоў, мацнейшыя — да менш малочных.

Моцны ўплыў на малочнасць свінаматкі аказваюць кармы. Кожнаму перыяду — супароснасці або лактациі — адпавядае свой рацыён.

— Так, напрыклад, у першай палове супароснасці на суткі свінаматцы выдаеца 5 кілограмаў канюшнавага сена, 2 кілограмы сіласу, 4 кілограмы бульбы, 800 грамаў канцэнтрататаў. У гэты перыяд свіні патрабуеца больш вітамінаў. Таму мы даем ёй 100 грамаў прарошчанага збожжа і 25 грамаў збожжа ў натуральным выглядзе.



Знатная свінарка краіны Александра Еўгеньевна Люскова расказвае аб сваёй работе лепшай свінарцы калгаса імя Сталіна Смаргонскага раёна Магдалене Іванаўне Жук.

Фото Л. Папковіча.

У пачатку трэцяга перыяду супароснасці рацыён мы мняем. Грубых кармоў выдаем ужо ў два разы менш, затое норму канцэнтрату дадзім да двух кілограмаў, даем прарошчаны авёс, аўсянную муку.

Новы рацыён уводзім за 10 дзён да апаросу. Тады ўжо грубыя кармы выдаюцца ў колькасці не больш кілограма, з канцэнтрату мы варым баўтанку. Два разы ў суткі поім свіней чыстай водой пакаёвай тэмпературы. Корм выдаецца праз 6 гадзін чатыры разы ў суткі. Дзякуючы такому рацыёну павышаецца малочнасць свінаматак.

Вялікі ўплыў на малочнасць оказваюць прагулкі зімой і паша летам. Свінаматкі павінны больш рухацца, асабліва ў перыяд супароснасці.

Малочнасць свінаматак ращучым чынам адбіваецца на прадуктыўнасці статку. Ад малочнай свінаматкі патомства бывае маднае, выносливае, пладавітае.

Пераканаўча і ярка раскрыла Люскова метады сваёй работы.

— У нас умовы для вырошчвання свіней больш неспрыяльныя, чым у вас. Клімат наш суровы, паўноч-

ны. Я лічу, што калі-б вы ўсе пачалі больш уважліва і ўдумліва адносіцца да сваёй працы, у вас поспехі былі-б яшчэ большыя, чым у мяне, — сказала яна. — Я пабывала на многіх свінафермах калгасаў вашай рэспублікі, бачыла выдатных, працавітых, старанных свінарак, якія любяць сваю справу. Прыйкладам такіх свінарак з'яўляецца Магдалена Іванаўна Жук з калгаса імя Сталіна Смаргонскага раёна, Вольга Міхайлаўна Цыганова з калгаса «1-е Мая» Слуцкага раёна. Яны сапраўдныя герайні працы. Але ў іх работе ёсьць яшчэ, на мой погляд, недахопы, аб якіх я, не саромячыся, па-сяброўску, указвала ім.

— Поспеху ў любой справе можна дабіцца толькі пры той умове, калі людзям будуць створаны ўсе ўмовы для работы. А ў вас не зжытыя яшчэ дрэсныя, няуважлівыя адносіны да свінарак. У калгасе імя Молатава свінарка Елізавета Барона скардзілася мне, што яна нават не ведае, колькі працадзён налічваецца ёй за работу. Якую-ж запікаўленасць у работе будзе яна мець, калі не ведае, як аплачваецца яе праца?

Паўтары гадзіны адказвала Александра Еўгеньевна на пытанні свінарак і спецыялістаў жывёлагадоўлі. Пытанні задаваліся самыя рознастайныя. Магдалена Іванаўна Жук лавіла кожнае слова, кожную параду знатнай свінаркі, стараючыся ўсё запомніць, каб потым прымяніць у сваёй работе.

— Калі кожная з вас будзе спаборніца за атрыманне ў год ад кожнай свінаматкі прыплоду вагой у адну тону, то гэта дасць нашай краіне многія сотні тон свініны, — звярнулася тав. Люскова да прысутных. — Будзем-жа спаборніцаў за права ўдзелу ва Усесаюзной сельскагаспадарчай выстаўцы. Я выклікаю на спаборніцтва лепшую вашу свінарку Магдалену Іванаўну Жук.

Гэтые слова былі сустрэты аплодысментамі. Пасля нарады Магдалена Іванаўна падышла да Александры Еўгеньевны і з хвалівашлем падзякаўала ёй за парады.

— А выклік на спаборніцтва я прымаю. Па стараюся дабіцца такіх-же поспехаў, якіх дабліся вы.

І. НОВІКАУ.

ЖНІВЕНЬ У „КАЛІНІНЕ”

А ПОШNІM званкамі пахучых летніх траў адзвінелі калінінскія сенажаці. Высокімі вежамі здаюца здалёк стагі, якія выраслі на балотах.

Яшчэ не так даўно высокая, у пояс, і густая, як шлотка, трава нікла пад нажамі касілкі, увачавідкі вяла пад вострым жалам кос, роўнымі пракосамі кладучыся па сенажаці. Ліпеньская сонца наскроль пра-біала тоўстыя пракосы, бязлітасна высушваючы сокі траў — і тады пахла на грудах сухім чаборам.

Нават і цяпер, калі звезены на калгасныя сенавалы мурог, здаецца, за поўкілометра адчуваеш гэты прыемны пах чабору, пах шматлікіх лугавых кветак і траў...

Па скошаных лугах, нібы перамяраючы іх пасля брыгадзіраў, ходзяць доўганогія буслы. Часам збяруцца яны чарадой, доўга стаяць на адным месцы, быццам вядуць бязмоўную параду аб сваім далёкім падарожжы, якое чакае іх неўзабаве.

Прыслухоўваюцца, здаецца, унікнуць хочуць у шырокую песню працы, старыя лясы, што маляўніча раскінуліся на калінінскіх уладаннях. З даўніх часоў вядуць сваю назну грыбныя і ягадныя дубровы.

Старыя людзі тлумачаць гэтые назвы, як колішнюю прыналежнасць панам Палонскім, Даманскім. Паны жылі недзе мо' за граніцай, а прыгожыя даманскія лясы напэўна пужалі ў той далёкі час людзей сваёй назвой «панскія».

Разрасліся, адбудаваліся калгасныя вёскі пасля вайны. Дзяржава дапамагла ім лесам — цяпер агульна-народным бағаццем.

На сотні гектараў раскінуліся калінінскія сенажаці. Канца-краю, здаецца, няма ім. Яшчэ зусім нядаўна, усяго толькі год назад, у калгасе імя Калініна было толькі дзе брыгады, касілцы, можна сказаць, рабіць не было чаго, разгарнуцца, як мае быць, не было дзе.

У жніўні мінулага года калгас імя Калініна аб'яднаў вакол сябе дзесяць калгасных вёсак: Мялешкі, Папоўцы, Боркі, Ліпнікі, Таліцы, Лошыца, Баравуха, Буслаўка і Масткі і стаў узбуйненым калгасам.

Жніво ў гэтым годзе, калі не абліноўваць і сенажашэння, пачалося яшчэ ў пачатку ліпеня.

16 ліпеня ў «Калініне» ўжо зажыналі. З вечара брыгадзір 1-ай брыгады Іван Гурыновіч абышоў усіх жанчын сваёй брыгады, яшчэ раз напомніў:

— Заўтра зажынкі.

І назаўтра, раней звычайнага ўходзіўшыся з печчу і гаспадаркай, прыбраўшыся, нібы ў святочны дзень, высыпалі ў поле жанкі. У кожнай серп, што брытва — загадзя да каваля кожная схадзіла. Спелае, прыгнутае ледзь не да зямлі пад цяжарам калосся, жыта пакорна сустрэла жанцоў. Узляцелі адна за другой угору пра-ворныя руки, назубленыя сярпы іскрамі рассыпалі па палетку сваё срэбра і са свістам урэзаліся ў густую жытнью сцяну. Сцяна гэтая пахінулася, не вытрымала такога раптоўнага і ращучага наступлення і павольна пачала падавацца назад.

Дапамагчы маткам прышлі і дзеци. Каласкі збіралі, снапы ў бабкі зносілі — і гэта немалая дапамога.

К заходу сонца на полі, там, дзе раніцой яшчэ цяжка калыхалася жыта, выраслі шарэнгі «бабак». Прыкрытыя ад халоднай расы і гарачага сонца шырокімі капялюшамі, моцна стаялі яны і зухавата паглядалі на дарогу.

— А цяпер і зажынкі можна спраўляць! — утыкаючы серп, у «бабку», весела прамовіла Зоя Корзун. Сёння яна выжала больш за ўсіх сваіх таварышак.

І сапраўды з песнямі і жартамі рушылі жанкі з поля праста да брыгадзіра Івана Гурыновіча са снопам, упрыгожаным вянком з кветак, якія толькі цвілі ў ліпнікоўскіх агародчыках. На вуліцы іх песня змяшалася з песней патэфона, што ляцела з нейчага акна.

«Если-б нам теперь, ребята,

В гости Сталина позвать,

Рассказать бы, похвалиться,

Все богатство показать...».

У брыгадзіра якраз быў і старшыня калгаса Паліщук.

— Уга, і старшыня на зажынкі прышоў! Давай мёд,

старшыня! Не выпусцім так, — насядалі жанкі на старшыню.

Брыгадзір гасцінна адчыніў дзвёры і запрасіў, як і належыць, гасцей у хату. Ды іх вельмі і ўпрошаць не трэба было. Увішнейшыя з жанок павязалі брыгадзіра жытнім перавяслам, наўмысля прынесеным з поля. Нехта падаў яму ў рукі упрыгожаны кветкамі сноп. Звычай патрабаваў для яго месца на покуці. Суправаджаючы жартамі і смехам цэлай брыгады жанок, брыгадзір першы пераступіў парог хаты.

— Ура! Брыгадзір, аказваецца, таксама пастараўся! — у захапленні ўсклікнуў нехта з жанок.

Без лішніх упрашчанняў госці селі за стол, устаўлены талеркамі з закускай.

— Таварыши жанкі, давайце вып'ем за наш высокі ўраджай, за камбайн, які прыдзе ў наш калгас, каб палегчыць нашу калгасную працу. Вып'ем за наш мірны працоўны фронт, які мацуе мір ва ўсім свеце! — зрабіў кароткую прамову старшыня калгаса Паліщук.

— Каб усім працоўным людзям на зямлі добра жылося, каб вайны праклятай больш ніхто не знаў, будзем яшчэ лепш працаўцы! — абяцаннем адклінулася яму жанкі.

Неўзабаве зноў зацягнулі песню. Нехта захацеў танцеваць, і брыгадзір дастаў з футляра скрыпку, на



У Целяханскай МТС Пінскай вобласці піршынства ў спаборніцтве трактарыстаў заваявала комсамолка Ксеня Галоўчык. Працуячы на трактары У-2, яна выканала гадавы план на 110 процентаў, зэканоміўшы пры гэтым 503 кілограмы гаручага. Свой агрэгат Ксеня Галоўчык узяла на соцыялістычную захаванасць.

На здымку: комсамолка Ксеня Галоўчык апрацоўвае папары ў калгасе імя Леніна Целяханскага раёна.

Фото М. Вароніна (БЕЛТА).



Герой СоцЫялістычнай Працы Анастасія Осіпаўна Сафонава — звеннівая калгаса «Чырвоная дуброва» Рагачоўскага раёна Гомельскай вобласці, якая атрымала ўраджай карэнняў кок-сагызу з аднагадовых плантацый 67,7 цэнтнера з гектара на плошчы 2 гектары.

якой іграў яшчэ хлопцам на вясковых вечарынках. Дарма, што даўно не бачыў каніфолі смык, і струны яго крыху нібы прыглухлі ад доўгага маўчання. Здавалася калінінскім жанкам у той поўны працоўнага шчасця вечар гэтая музыка найпрыгажэйшай.

Не забыліся аднак і пра заўтрашні дзень.

— Ой, жаначкі, заўтра з раніцы-ж трэба вязаць ісці за жняяркай. Хадзем хіба па хатах ужо.

* * *

— Ідзе! Прышоў! — з брыгады ў брыгаду лёгкакрылай птушкай ляцела радасная навіна.

І самаходны камбайн прышоў на калінінскія палеткі, як сапраўдны ўладар іх — велічэзны, магутны, спрытны і ўмелы.


Вось ён нібы праплыў, — зрабіў першы круг па жытніму палетку, другі — і здаецца палавіна поля лягла яму пакорна пад ногі...

Сыплецца з бункера на брэзент буйнае жытніе зерне. З кожным кругам усё расце і расце залатая куча. З кожным кругам усё шырэй і шырэй робіцца зжатая постаць.

На калгасных таках жыта прасушваецца, канчаткова ачышчаецца ад мякіны і ў першыя-ж дні ўборачнай адвозіцца на дзяржаўны нарыхтоўчы пункт у раён. Аднымі з першых калінінцы здалі дзяржаве 40 тон збожжа.

І калі ў зводцы на 25 ліпеня стаяла лічба 36, то ўжо 30 ліпеня было зжата 210 гектараў азімых.

У калгасе на жнівені заўсёды прыпадае многа спраў. Апрача жніва і малацьбы, лён чакае сваёй пары. Даўно адцвіла і адхвалявалася на палетках сіняя хвалья. Выцягнуўся і агребеў у валокнах даўгунец. Меднымі званкамі звоніць ён на ўсё поле, да сябе кліча. Няхай пачакае крыху пішаніца-азімка, няхай не шавеліць сядзіта калючымі вусамі. Перасохне, згарыць на сонцы лён, трэба яго хутчэй церабіць. А там каноплі про-



Герой СоцЫялістычнай Працы, брыгадзір калгаса «Чырвоная змена» Любанскага раёна Бабруйскай вобласці Пелагея Іванаўна Галай. Яна атрымала ўраджай карэнняў кок-сагызу 68,5 цэнтнера з гектара на плошчы 6,2 гектара.

сяцца, і віку касіць пара, і канюшына насенная паспела.

Жнівені — гарачы месяц. І калінінцы не ведаюць адпачынку. Сад і гародніна таксама не чакае. Калінінская машина амаль штодня вязе ў Мінск, у Бабруйск, у Слуцк агуркі, памідоры, садавіну — усё гэта дae вялікі прыбытак калгасу.

І нічога, што гарачыя дні ў калгасе, што людзі стомлены за дзень на працы, а няхай прыедзе ў брыгаду кіноперасоўка — і клуб, як зайсці, поўны.

І папрацаваць і кіно паглядзець любяць калінінцы. Калі прыгледзецца бліжэй да жыцця калгаснікаў, нельга не парадавацца тым вялікім зменам, якія адбыліся ў іх асабістым жыцці.

Цяпер ужо нікога не здзівіць, калі якія дванаццацігадовы арол прыляціць з другой вёскі на веласіпедзе. Пэўна можна сказаць, што гэта ў калгасе цяпер таксама не навіна, як і крэпдэшынавыя плаці і мадэльныя туфлі ў дзяўчатах на вечарынках. Выціснула фабрика і хатнюю жаночную «тэхніку» — варштаты для кроснаў. Зусім новым, сучасным вее ад калгаснага вяселля. Замест традыцыйнага куфра, у якім ляжаў пасаг маладой, — сваты і дружкі вязуць новенькую лястраную шафу...

Свяя сямігодка ў «Калініне». Мусіць, нядоўга засталося чакаць, калі вырасце яна ў сярэднюю школу, якая будзе даваць атэстаты сталасці калінінскай моладзі...

Вялікая будучыня ў калінінцаў, як і ва ўсіх іх суседзяў: ленінцаў, пераможцаў, варашылаўцаў — па ўсяму раёну, па ўсёй Радзіме.

Таму і адказны такі ў «Калініне» яго мірны працаўнікі жнівені

Таму і працуюць калгаснікі, не пакладаючы рук. Калінінцы добра ведаюць: сваёй мірнай працай яны будуюць і навек усталёўваюць гэтую вялікую будучыню.

АЛ. ВАСІЛЕВІЧ



Назым Хікмет

РОЖДЕНИЕ

Его мать родила мне мальчика.
Мальчик, белокурый, безбровый, дышит тепло —
сияющий шар в голубых пеленках —
и весит три кило.

Когда мой мальчик родился,
родились дети в Корее,
похожие на подсолнечник,
но рука

Макартура
срезала их поскорее,
пока они не попробовали
материнского молока.

Когда мой мальчик родился,
родились дети в застенках Греции.
Их отцов убили,
решетки были

первым в мире,
на что им дали смотреть
и около чего греться.

Когда мой мальчик родился,
родились дети в Анатолии,
они были синеглазые,
черноглазые,
карглазые.

Но вши их покрыли сразу. И
я не знаю, со сколькими из них
случится чудо —

остаться в живых.

Когда мой мальчик родился,
дети родились в самой великой стране
и окунулись в счастье, которое
дать всем детям хотелось бы мне.

Когда моему мальчику
будет столько лет, сколько мне,
я умру.

Но земной шар уже сможет
стать огромной колыбелью
с шелковой постелью,
где будут наравне
баюкать всех детей,
всех цветов кожи!

Авторизованный перевод
К. СИМОНОВА.

Назымы Змагар

Больш дванаццаці год гнаілі ў турме турэцкія янычары вядомага паэта-рэволюцыянеры Назымам Хікмета. Воляй свабодалюбівых народаў свету ён быў вырваны з кіпцюроў смерці і вымушаны пакінуць сваю радзіму, праданую турэцкімі плутакратамі амерыканскім імперыялістамі. Пасля падарожжа па краінах народнай дэмакратыі Назым Хікмет прыехаў у Москву. «Я так шчаслівы, — сказаў ён, уступіўшы на совецкую зямлю, — што не могу гаварыць, хоць я мог-бы сказаць многае. Сваім жыццём, свабодай, любоў да ўсяго прыгожага я абавязан вялікаму гораду — Москве. Я лічу сябе адным з сыноў Совецкага Саюза». І ён па праву заслужыў гэтае вялікае, гордае імя. Назым Хікмет належыць да той плеяды сусветна вядомых пісьменнікаў, імёны якіх сталі адзнакай геройства і нязломнасці ў барацьбе за мір на зямлі, супроць амерыкано-англійскіх падпалышчыкаў вайны.

Верны сын свайго народа, паэт з юнацкіх год цалкам прысвяціў сябе барацьбе за лепшую долю працоўнага чалавека і ўжо больш трыццаці год непахісна стаіць на варце яго інтэрэсаў.

Нарадзіўся Назым Хікмет у 1902 годзе ў горадзе Салоніках. Бацька паэта належаў да вышэйшай турэцкай знаці, быў нават губернатаром, маці — мастаком.

Яшчэ ў юнацтве, будучы курсантам марскога вучылішча на востраве Хэйбон, паэт уключаеца ў актыўную рэволюцыйную барацьбу і з таго часу па сённешні дзень усяго сябе аддае вялікай справе барацьбы за шчасце працоўнага народа. Выхаваны пад уплывам Вялікай Каstryчніцкай рэвалюцыі, ён марыў быць свядомым, самаадданым змагаром, марыў папасці ў «сталіцу свету» — Москву. У сваім вядомым вершы «Чалавек з Усходу і СССР», прасякнутым глыбокай любоўю і шчырай павагай да першай у свеце краіны соцыялізма, Назым Хікмет пісаў:

«Иду я с востока,
Кричу во весь голос.
Кричу о восставшем Востоке.
Обнявшись с ветрами,
Лечу я на Север
В их мощном воздушном потоке.
Я встречаюсь с тобою!
Об'ятья раскрою!»

Першы прыезд у Москву ў 1920 годзе, вучоба ў Комунастычным універсітэце працоўных Усхода, знаёмыства з вядомымі людзьмі нашай дзяржавы, нарэшце ўсё тое, што ён ўбачыў, знаходзячыся ў краіне вольнай працы і шчасця, накладаюць на светапогляд паэта пэўны, яскрава выражаны адбітак.

З гэтага часу малады паэт, у якога пачаў ужо фармавацца свой уласны паэтычны голас і свой погляд на ролю мастацтва, усёй душой палюбіў краіну Советаў, дзе няма ні прыгнётут, ні нацыянальнага ўціску, дзе закон гарантует працоўным сапраўдныя свабоды.

У 1936 годзе паэт-барацьбіт друкуе свой вядомы артыкул «Совецкая дэмакратыя». З уласцівым яму пафасам публіциста, Назым Хікмет расказвае прыгнечанаму народу сваёй радзімы праўду аб совецкай краіне: «Пролетарская дыктатура пад кірауніцтвам Сталіна, — піша ён, — стварыла праект новай канстытуцыі, якая з'яўляецца новай ступенню ў развіцці совецкай дэмакратыі, і вынесла яго, перш за ўсё, на абмеркаванне совецкіх грамадзян. Мільёны людзей на фабрыках, у калгасах, ва ўстановах абмеркавалі гэты праект, выказалі сваю думку, сваё рашэнне аб праекце канстытуцыі.

Іменна гэты факт з'яўляецца бяспрыкладнай падзеяй у гісторыі чалавецтва з пункту гледжання адлюстравання сілы совецкай дэмакратыі, — так ацэньвае паэт дэмакратызм Сталінскай Канстытуцыі.

Для творчасці Назыма Хікмета характэрны вялікі патрыятызм, любоў да ўсіх сумленных людзей свету, якія выступаюць супроць соцыяльнай несправядлівасці. Ён заўсёды

з простым людам, супроць капіталістичнага рабства, супроць уціку малых і каланіяльных народу. Палымяныя, поўныя велізарнай унутранай сілы вершы, замяняюць паэту-байцу вінтоўку і гранату, і ён па-майстэрску валодае словам-брояй.

Яго вершы пранікаюць на волю праз турэмныя краты, праз глухія сцены казематаў і камер-адзіночак, куды турэцкія янычары заганяюць Хікмета — трывбуна прауды і міру паміж народамі. Але паэт заўсёды знаходзіць магчымасць перадаць брацкае прывітанне ўсім, хто змагаецца за сваё шчасце.

«Сердце мое не нащупать вам
Холеной белой рукой.
Красная кровь,
моя кровь,
течет, смешавшись с Желтой рекой.
Сердце бьется в Китае
в солдатском строю
за справедливый строй.
И всякий раз, как забрезжит рассвет,
пока небосвод не заалел,
в Греции — вот уже несколько лет —
каждый раз, как забрезжит рассвет,
сердце мое ведут на расстрел».

— такімі словамі свайго верша «Сердце мое не здесь» паэт патрыёт вітае з турмы герайчных барацьбітой Кітая і Грэцыі.

Турэцкія цемрашалы і рэакцыянеры ўсімі сіламі імкнуліся пахаваць Назыма Хікмета ў ўсіх падземеллях, але цвёрдая воля і вера ў свае сілы заўсёды былі саюзнікамі паэта ў яго барацьбе за шчасце абяздоленых. Яго кідаюць з адной турмы ў другую, ствараюць невыносныя ўмовы, стараючыся зламаць яго духоўныя сілы, але дарэмна. Назым Хікмет застаецца непахісным у сваіх палітычных перакананнях. Калі ў 1931 г. яго (у каторы раз!) саджаюць у турму і судзяць па абвінавачанню ў закліку да паўстання супроць улады, паэт горда заяўляе: «Я комуніст, я хачу быць яшчэ лепшым комуністам». У 1938 г. ваенна-марскі трывбунал прыгаварыў паэта ў агульнай складанасці да 35 год турэмнага зняволення.

Мы ведаем Хікмета як мужнага барацьбіта супроць фашызма і германскіх расістаў, супроць рымскага папы і Гітлера. Да нас дайшлі шматлікія вершы і артыкулы 30-х гг., у якіх паэт з палымяной страснасцю публіциста выкірае чорныя захопніцкія планы сусветнага імперыялізма ў Іспаніі, Абісініі і іншых краінах свету. («Пісьмы да Таранта-Бабу», «Германскі фашызм і расавая тэорыя», «Сцяна імперыялізма» і інш.).

Адкрытыя і вострыя выступленні Хікмета супроць усіх форм рэакцыі, пад якой-бы абалонкай яны ні хаваліся, выклікалі ў цемрашалаў дзікую злосць і істэрыю. Рэакцыянеры дайшлі да таго, што хапалі і без суда саджалі ў турмы кожнага, хто асмельваўся чытаць свабодалюбівія палымяныя вершы паэта. І па сённешні дзень у Турцыі ўсе творы Хікмета знаходзяцца пад самай суровай забаронай.

Турэцкія рэакцыянеры па прямому ўказанню Вашынгтона імкнуліся фізічна знішчыць мужнага барацьбіта за мір. Але яны сустрэлі рашучы пратест сусветнай грамадскасці. Сотні тысяч людзей усіх краін патрабавалі неадкладна вызваліць Хікмета з турмы. І воля народу перамагла — Назым Хікмет вольны.

Першае слова падзякі паэт накіроўвае вялікаму Сталіну, совецкаму народу, які ідзе ў авангардзе барацьбы за мір ва ўсім свеце. «Я ведаю, — заявіў Назым Хікмет у гутарцы з карэспандэнтамі «Піонерскай правды», — што сваёй свабодай абавязаны перш за ўсё краіне перамогшага соцыялізма.

Пачуццём глыбокай удзячнасці народам СССР, вялікаму правадыру міру Сталіну поўніца маё сэрца. І тым радасней, тым святлей становіцца на душы, калі бачу, як сустракаюць мяне, прадстаўніка прыгнечанага турэцкага народа, працоўныя вялікай Совецкай краіны».

Нядайна антынародны ўрад Турцыі пазбавіў вядомага барацьбіта за мір турэцкага грамадзянства. У адказ на гэты не-законны акт Назым Хікмет заявіў:

«Я ўсё сваё жыццё змагаўся за нацыянальную незалежнасць сваёй радзімы, за шчасце народа і буду працягваць змагацца за мір, за тое, каб вырваць сваю краіну з рук лакеяў амерыканскага імперыялізма».

Разам з нашым народам вітаюць сёння Назыма Хікмета міралюбівія людзі ўсяго свету, каму дарагі ідэалы міру і дэмакратыі.

Л. САЛАВЕЙ.


Назым ХІКМЕТ

МИР, ДРУЗЬЯ, ВРАГИ, ТЫ И ЗЕМЛЯ

Я счастлив, что я появился на свет,
родился на шаре земном.
Я землю люблю, ее хлеб, битву на
ней, и мне понятен ее язык.
Пусть рядом с солнцем —
игрушка тот свет, где мы живем.
И все-таки он велик,
он очень велик.
Я хочу проходить по свету,
чтобы увидеть
Неизвестных мне рыб, фрукты и
звезды, дальних морей прибой.
Я только по книгам был в Европе —
и я на это в обиде, —
Писем из Азии не получал я
с печатью голубой.
Я не видел, как утром птицы взлетели
Навстречу солнцу
снежного берега.
Меня и лавочника в нашем квартале,
Нас обоих
равно,
не знает Америка.
Но от мыса Надежды и до Аляски
в нашем огромном мире,
От Испании и до Китая,
я знаю, глядя на свет и во мрак, —
На каждом километре
и на каждой морской миле
Есть у меня друг
и есть у меня враг.
Друзья,
с которыми я не встречался
даже однажды,
Но каждый из нас
за одну свободу,
за одно желание
умереть готов.
И враги,
те, которые крови моей жаждут,
И я жажду
пролить
их черную кровь.
Сила моя в этом мире большом
в том, что я не один.
Сила моя — в правде моей,
и путь мой всегда одинаков.
Я свою голову освободил
От вопросительных знаков.
Земля тепла и прекрасна, цветы ее
так нежны!
А ты —
только я один знаю,
как ты любима
и как ты красива, —
Но вне моей правды
вы — обе — мне не нужны,
И в этом моя непобедимая сила!

Перевёл Лев ОШАНИН,





Следзісце БЕЛ

I. ЧОРНЫ,
намеснік Старшыні Совета Міністраў
Беларускай ССР

У ПРАМОВЕ на перадвыбарчым сходзе выбаршчыкаў Сталінскай выбарчай акругі гор. Масквы 9 лютага 1946 года таварыш Сталін так сформуляваў задачы чацвертага (першага паслявеннага) пяцігадовага плана:

«Асноўныя задачы новай пяцігодкі заключаюцца ў тым, каб аднавіць пацярпелых раёны краіны, аднавіць даваенны ўзровень прамысловасці і сельскай гаспадаркі і затым пераўзысці гэты ўзровень у больш або менш значных размежах».

За паслявеннія гады беларускі народ прыбрацкай дапамозе вялікага рускага народа і іншых народаў Савецкага Саюза, пры штодзеннай дапамозе саюзнага ўрада, ЦК ВКП(б) і лепшага друга беларускага народа таварыша Сталіна дабіўся вялікіх поспехаў ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі і культуры рэспублікі.

Беларуская ССР, якая панесла найбольшыя страты ў гады вайны і акупацыі, за гады паслявеннай пяцігодкі залечыла раны, нанесеныя вайной і нямецка-фашистской акупацыяй, і зрабіла вялікі крок уперед у параўнанні з даваенным, 1940 годам.

Беларускаму народу прадстаіла за кароткі перыяд — пяць год — аднавіць тое, што было створана за гады даваенных сталінскіх пяцігодак. Такая гіганцкая работа была пад сілу толькі совецкаму соцыялістычнаму ладу. Усе народы СССР аказалі Беларусі брацкую дапамогу.

Адразу пасля выгнання нямецкіх акупантаў наша рэспубліка атрымала больш 50 тысяч адзінак прамысловага абсталявання, 128 тысяч коней, 150 тысяч галоў буйнай рагатай жывёлы, больш 2 тысяч трактараў, 10 тысяч аўтамашын, 15 тысяч сельскагаспадарчых машын і іншага абсталявання для МТС і калгасаў.

Велізарныя сродкі, укладзеныя ў народную гаспадарку рэспублікі, дазволілі развіць у паслявеннія гады такія тэмпы аднаўлення і будаўніцтва ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі, якія забяспечылі перавышэнне даваеннага ўзроўню прамысловасці і сельскай гаспадаркі.

Устаноўлены пяцігадовым планам на 1950 год ўзровень прамысловай вытворчасці перавышан у другім поўгоддзі 1950 года. Выпрацоўка электраэнергіі ў 1950 годзе перавысіла ўзровень 1940 года на 44 проц. Адноўлены і занава пабудаваны Мінская ТЭЦ № 2, першая раённая дзяржаўная электрастанцыя імя Сталіна, электрычныя станцыі ў гарадах Гродне, Мазыры, Гомель, Маладзечна, Бабруйск, Брэсце, Баранавічах, Слуцку і інш.; пабудавана і падрыхтавана да пуску Мінская заводская ТЭЦ; заканчваецца будаўніцтва першай чаргі Смалявіцкай дзяржаўной раённой электрычнай станцыі. Энергетычная база рэспублікі пасля вайны якасна

палепшылася. Павялічылася павалы, магутнасць буйных земельных участкаў.

Палепшылася павалы, магутнасць буйных земельных участкаў.

БРУСКАГА НАРОДА

нага на канвеерных патоках, значна павялічылася.

За гады пасляваеннай пяцігодкі значнае развіццё атрымалі мясцовая прамысловасць і прамысловая кааперацыя. Створаны новыя галіны прамыловасці: гумавая (тканіны), трывакатачная, швейная, гумавы абутак. На прадпрыемствах металаапрацоўчай прамыловасці за пяцігоддзе было асвоена да 50 новых відаў вырабаў: вадаправодныя і каналізацыйныя трубы, рознага роду сельскагаспадарчыя машины.

Укараненне ў прамыловасць перадавой тэхнікі, паляпшэнне арганізацыі працы і вытворчасці на базе шырокага развіцця соцывялістичнага спаборніцтва, шырокое ўкараненне паточнай вытворчасці, павышэнне матэрыяльнага і культурнага ўзроўню рабочых — вось асноўныя фактары росту прадукцыінасці працы.

У барацьбе за датэрміновае выкананне пяцігадовага плана ў рэспубліцы ўзрасла колькасць стаханаўцаў і ўдарнікаў.

У парапінні з 1947 годам колькасць стаханаўцаў у 1950 годзе павялічылася больш чым у 3 разы.

Усёй рэспубліцы вядомы імёны стаханаўцаў лесаруба Гудзіліна, каменшчыкаў Булахава і Дудко, тынкоўшчыка Нікалаева, закройшчыцы Родчанкавай і многіх другіх.

Гарачую падтрымку на прадпрыемствах рэспублікі знайшоў пачын наватара вытворчасці майстра Краснахолмскага камвольнага камбіната, лаурэата Сталінскай прэміі Александра Чуткіх па арганізацыі спаборніцтва за выпуск прадукцыі выдатнай якасці. Каля двух тысяч брыгад носяць пачэснае званне брыгад выдатнай якасці.

За гады пасляваеннай сталінскай пяцігодкі выраслі ў эканамічных адносінах заходнія вобласці рэспублікі.

Аб'ём валавой прадукцыі прамыловасці заходніх абласцей у 1950 годзе павялічыўся ў парапінні з 1940 годам амаль у два разы.

Значных поспехаў дасягнула і сельская гаспадарка рэспублікі. Пасеўныя плошчы пашыраны за пяцігоддзе на 28 проц., а па зборжавых культурах — на 20 проц. Ураджайнасць і валавы збор зборжавых культур перавысіў даваенны ўзровень 1940 года.

У рэспубліцы за пяцігоддзе асушана 205 тысяч гектараў забалочаных зямель.

Вялікіх поспехаў дабіліся калгасы рэспублікі ў аднаўленні пагалоўя грамадской жывёлы. Перавышан даваенны ўзровень па буйнай рагатай жывёле на 33 проц., па свіннях — на 34 проц., па авечках і козах — на 42 проц. і па птушцы — у 2 разы. Значна павысілася прадуктыўнасць грамадской жывёлагадоўлі.

Узрасла тэхнічнае аснашчонасць сельской гаспадаркі рэспублікі. Магутнасць трактарнага парка МТС у 1950 годзе пераўгана была даваенны, 1940 год на 37 проц., — аб'ём работ, выкананых трактарамі МТС, калгасах, павялічыўся на 73 проц.

Вырашана задача ліквідацыі зямлянак на вёсцы. За пасляваеннай гады ў сельскай мяс-

цовасці пабудавана 290 тысяч жылых дамоў і 54 тысячи вытворчых і культурна-бытавых грамадскіх будынкаў у калгасах.

Сялянства заходніх абласцей, пераканаўшыся ў перавагах калектыўнага спосабу вядзення гаспадаркі, моцна стала на калгасны шлях. Да канца 1950 года на добрахвотных пачатках у асноўным завершана калектывізацыя сялянскіх гаспадарак.

У рэспубліцы вырасла многа выдатных майстроў высокіх ураджаяў. Еўдакія Кухарава, Тамара Шкурко, Праскоўя Калола, Алена Юркевіч, Анісся Гецман і многія другія перадавікі сельскай гаспадаркі ўдастоены высокага звання Героя Соцывялістичнай Працы.

За пяцігоддзе значна павялічылася сетка сярэдніх і вышэйших навучальных установ рэспублікі. Колькасць вучняў у пачатковых, сямігадовых і сярэдніх школах, тэхнікумах і іншых сярэдніх навучальных установах, вячэрніх школах рабочай і сельскай моладзі ў 1950 годзе дасягнула 1,6 млн. чалавек. За гады пяцігодкі пабудавана 2.990 новых школ на 304 тысячи вучнёўскіх месц.

Адноўлены і нанава пабудаваны вучэбныя карпусы Беларускага дзяржаўнага універсітэта, Акадэміі навук БССР.

Перавысіла даваенныя размеры сетка культурно-асветных установ. У 1950 годзе ў горадзе і вёсцы было клубаў і масавых бібліятэк на 15 проц. больш, чым у 1940 годзе.

Пашырана сетка медыцынскіх установ. Колькасць ложкаў у больніцах значна павялічылася ў парапінні з 1940 годам. Колькасць урачоў вырасла на 47 проц.

Адноўлен Тэатр оперы і балета ў горадзе Мінску, а таксама беларускі і рускі драматычныя тэатры, драматычныя тэатры ў Брэсце і Бабруйску.

Вялікая работа праведзена і ў галіне жыллёвага і комунальнага будаўніцтва. Намаганнямі беларускага народа за пяцігоддзе ў горадах і рабочых пасёлках пабудаваны і одноўлены жылыя дамы агульной плошчай у 4 мільёны 300 тысяч квадратных метраў. У 13 горадах рэспублікі адноўлены разбураныя ў час вайны вадаправоды. Уведзена ў дзеянне і значна пашырана трамвайная сетка ў горадах Мінску і Віцебску.

Горад Мінск падняўся з попелу і руїн і ператварыўся за гады пасляваеннай пяцігодкі ў індустрыяльны і культурны цэнтр совецкай Беларусі.

Бліскучыя перамогі, атрыманыя беларускім народам за пасляваеннія гады, з'яўляюцца вынікам індустрыяльнай магутнасці вялікага Совецкага Саюза, вынікам паслядоўнага ажыццяўлення большэвіцкай партыі ленінска-сталінскай нацыянальной палітыкі, вынікам брацкай дапамогі ўсіх народаў Совецкага Саюза і ў першую чаргу вялікага рускага народа. Пад кірауніцтвам комуністычнай партыі і роднага таварыша Сталіна народы нашай Радзімы, паспяхова выкананы чатверты пяцігадовы план, у 1951 годзе ўзяліся за ажыццяўленне далейшых работ па будаўніцтву комунізма.

У абарону дзяцей

Піліп ПЕСТРАК

ДЗЕЦІ — краса і будучыня народа. Выхаваць пакаленне, здаровае целам і духам, бадзёрае, таленавітае, каб яно магло весці далей справы сваіх бацькоў — будаваць комуністычнае грамадства, — вось наша задача. Наша совецкая сістэма выхоўвае людзей вялікай гуманнасці, непрымірных да ворагаў чалавечства, да фашыстаў усіх і ўсякіх масцей, якія рыхтуюць згубу ўсяму, што здабыло чалавечства вякамі ў барацьбе за лепшую будучыню. Мы выхоўваем дзяцей у духу пролетарскага інтэрнацыяналізма, так, каб яны мелі павагу да іншых народаў, да ўсяго вялікага і прыгожага, што створана ўсімі нацыямі.

У капіталістычных краінах усе перадавыя людзі, усе працоўныя моцна занепакоены становішчам дзяцей.

Нядайна, напрыклад, Парыж святковаў 2000 год свайго існавання. Французскі ўрад — урад нацыянальнай зрады — у сувязі з гэтым рашыў паказаць замежным турыстам прыгажосці горада. Але ён не паказаў таго, што ў Парыжы ёсьць 175 тысяч прагніўшых хацінак, дзе, як у шалашах, туляцца сем'і працоўных у неймаверна антысанітарных умовах. 140 тысяч гэтых халупак былі пабудаваны да 1821 года. З 12.720 кватэр, зруйнаваных у часе апошній вайны, 11.349 да гэтага часу яшчэ не адбудаваны, 1.310 кватэр пагражаютъ абвалам.

Таму няма нічога дзіўнага, што ва Францыі і яе сталіцы Парыжы ўсё расце смяротнасць дзяцей. Наглядаецца гэта і ў такіх гарадах, як Лондан, дзе дзеці ва ўзросце 7 — 8 год ужо выглядаюць маршчынствымі дзядочкамі, пэўнымі кандыдатамі на смерць.

У Індыі — краіне невычарпальных прыродных баццяў, якая стала за гады брытанскага панавання краінай голаду і галечы, дзе дзеці мільёнаў беднякоў з'яўляюцца ахвярамі грабежніцтва «мірных» драпежнікаў. Кожны год ад голаду і хвароб, пароджаных голадам, памірае каля мільёна дзяцей індусаў.

Калі-ж мы перакінемся за акіян, у Амерыку, у гарады небаскробаў, у гарады «жоўтага д'ябла», як называў іх Максім Горкі, то ўбачым тут не толькі халупкі, але і велізарную армію абяздоленых сем'яў. Дзецям тут няма ўмоў для росту, для развіцця, а ёсьць умовы для крымінальных злачынстваў, для пагібелі.

Наша совецкая краіна — краіна агульнай масавай асветы, краіна ўсеагульной пісьменнасці. У капіталістычных-жа краінах пануе масавая непісьменнасць. Гэтым асабліва можа пахваліцца тая-ж самая людаедская капіталістычная Амерыка. Звыш 6 мільёнаў амерыканскіх дзяцей пазбаўлены магчымасці наведваць нават пачатковую школу. У Італіі, дзе ва ўладзе знаходзяцца хрысціянскія дэмакраты, бласлаўленыя рымскім папай, нават па афіцыйнай статыстыцы неханае 70 тысяч школ. А гэта азначае, што фактычна пазбаўлены вучобы 2 мільёны дзяцей.

Вядома, урадам маршалізаваных краін, якія, ідуучы на павадку амерыканскіх імперыялістаў, рыхтуюць новую сусветную вайну, немагчыма ўсё рабіць адра-

зу — рыхтавацца да вайны, будаваць школы, кватэры для насельніцтва.

Яшчэ жывыя ў памяці тыя незлічоныя беды і пакуты, якія прынесла гітлераўская навала нашай краіне, а таксама краінам народнай дэмакратыі. Фашысцкі звер уварваўся ў дзіцячы дом, у дзіцячы сад, дзе пад пагодным небам нашай краіны будавалася пачасце для пакаленняў. Дзеці сталі ахвяраю вайны.

Усё гэта падымае перадавых людзей Еўропы і Амерыкі на барацьбу за дзяцей. Гэтая барацьба ідзе разнымі шляхамі, але ўсё зводзіцца да таго, каб выратаваць мір, каб сарваць пагібелельныя планы падпалышчикаў вайны, якія рыхтуюць пакуты і смерць красе народаў і іх будучыні — дзецям.

Здзічэлыя паны з Уол-стрыта і лонданскага Сіці атручваюць маладое пакаленне ядам нянявісці да людзей іншага колеру скуры, іншага народа, тэрарызуюць настаўнікаў, ставячы іх пад пагрозу апалы, разбешчваюць моладзь гангстэрскімі, бандыцкімі фільмамі. Праводзіцца фашызацыя школ.


Але барацьба за мір пранікае і ў школы, і ў душы саміх дзяцей.

Хутка адбудзеца Міжнародная канферэнцыя ў абарону дзяцей. Гэта сведчыць аб tym, што справа барацьбы за мір усё больш мабілізоўвае народы супроты падпалышчикаў вайны, за спыненне вайны ў Карэі, за Пакт Міру паміж пяццю вялікімі дзяржавамі.

Прыкладам шчасця дзяцей з'яўляецца наша совецкая краіна, дзе маці і дзіця ўзняты на небывалую ў гісторыі вышыню пашаны і клопату з боку нашай партыі, урада і ўсяго совецкага народа.



Піонерскі лагер у Летцах. На здымку: піонер-важкатая Л. В. Лебедзева з дзяўчынкамі збірае гербарый.
Фото Ф. Фёдарава.



У ДОМЕ АДПАЧЫНКУ

Нядоўна ў Ашмянах адкрыўся дом адпачынку маці і дзіцяці. У ім адпачывае ў змену 60 маці з дзецьмі.

Як дарослы, так і дзецыя створаны тут усе ўмовы, каб яны маглі добра адпачыць, набрацца новых сіл і здароўя. Выхавацельніца праводзіц з дзецьмі цікавую гульні, чытае ім дзіцячую літаратуру ў той час, як іх маці спакойна адпачываюць. У сталоўцы дзецы, як і дарослыя, атрымліваюць смачную і пажыўную ежу. Прывемнае ўражанне пакідаюць пакой адпачынку, добра абсталёванныя, светлыя і прасторныя.

На здымках:

1. Заняткі харэвога гуртка дома адпачынку.
2. Медсястра Галіна Максімаўна Карпіеня ўзважвае пяцігадовую Лену Куксёнак. Яна прыехала адпачываць разам са сваёй маці.
3. Адпачываючая тэхнік Мінскага трактарнага завода Соф'я Аляксандраўна Андрэйчык са сваёй дачкой Ленай.
4. На дзіцячай пляцоўцы.

Фотанарыс А. Карніцкага.





Начальнік цэха № 4 мінскай швейнай фабрыкі імя Крупской К. А. Мінянкова аглядае пашытыя сукенкі для дзяўчынек.
Фото А. Карніцага.

ШЫЕМ ПРЫГОЖЫЯ СУКЕНКІ

Аднойчы, зайшоўшы ў дзіцячы універмаг у Мінску, я пачула, як пакупніца пытала ў прадаўшчыцы:

— Форменные сукенкі для школьніцы на дванаццаць год у вас ёсць?

— Вось, калі ласка, патрэбны вам размер, — адказала прадаўшчыца, і яна расклада на прылаўку сукенку з карычневага кашэміру з белымі адваротамі на манжетах і на каўнерыку-стаячку.

Я сачыла за тым, як уважліва разглядала жанчыну школьнную сукенку, і была вельмі задаволена, калі яна ёй спадабалася. Гэта не было простай цікавасцю з майго боку — гэтая сукенка пашыты на нашай фабрыцы імя Крупской. Фабрика выпускае прадукцыю вялікім асартыментам: і жаночыя сукенкі, і халаты, і касцюмы, і вельмі шмат прыгожых сукенак для дзяўчынек-школьніц. Цэх № 4, дзе начальнікам Капітала інженера Афінагенаўна Мінянкова, спецыяльна працуе па пашыву школьнных форменных сукенак. Штомесяц брыгады Галіны Мінкевіч і Клары Войцік шыюць каля двух тысяч форменных сукенак для школьніц, 400 касцюмаў з шэрсці для дзяўчынек. За летнія месяцы цэх пашыў вельмі многа сукенак са штапельнага палатна для дзяўчынек. Сукенкі свабодныя, лёгкія, з прыгожай адзелкай — фальонкамі, валанамі, шырокімі спаднічкамі. Удалая расцветка матэрыялаў.

Шмат пашыта і фартушкоў — баваўняна-папяровых і шарсцяных. Начальнік цэха т. Мінянкова прывучае краўчых да акуратнасці:

— Не забывайце — мы шыем для дзяцей. Няхай дзеці, апрануўшы прыгожую, добру пашыту адзежу, скажуць нам дзякую.

Шыць школьнную форму для дзяўчынек або наогул шаўковую і шарсцяную сукенкі работніцы лічаць справай гонару.

Да пачатку навучальнага года швейніцы пашыюць шмат форменных сукенак. У першы дзень вучобы дзяўчынкі апрануць новыя сукенкі з форменнымі фартушкамі і акуратныя, прыгожыя сядуть за школьнічныя парты. У гэты дзень і мы, школьніцы, парадуемся, што працевалі наядрэнна.

Н. Ф. ГАЛУБКОВА,

начальнік тэхнічнага аддзела фабрыкі.

У совецкай краіне дзеці акружаны вялікай любоюю і клопатамі. Аб выхаванні маладога пакалення, яго здароўі, жыцці і вучобе клапоціца совецкі ўрад і лепшы друг дзяцей — таварыш Сталін.

Зараз, у дні школьніх канікулаў, дзеці адпачываюць у піонерскіх лагерах, здраўніцах. Хутка скончыцца канікулы, і загарэўшыя, адпачыўшыя сядуть дзеці за школьнічныя парты. Да гэтага дні рыхтуюцца ўсе: і рабочыя, якія адбудоўваюць новыя школы, і швейніцы, якія шыюць форменные сукенкі, і абутнікі, якія забяспечваюць дзетвару абуткам, — уся краіна, увесь народ.

ДОБРЫ АБУТАК — ШКОЛЬНІКАМ

На мінскай фабрыцы імя Тэльмана ёсьць двойчы чырвонасцяжны цэх № 4. Ён працуе краху больш года. Абсталяваны цэх навейшай тэхнікай, усе працэсы механізаваны.


За датэрміновае выкананне вытворчага плана першага поўгодзя па выпускі прадукцыі выдатнай якасці наш цэх заняў першае месца на фабрыцы. Мы шыем выключна школьнічны абутак, пачынаючы з 31 па 34 размер, для дзяўчынек і хлопчыкаў.

Цэх сышткаў добрушскай папяровай фабрыкі «Герой працы» абавязаўся даць да новага навучальнага года сотні тысяч сышткаў звыш плана.

Стаханаўка гэтага цэха, шывальшчыца сышткаў Н. Д. Харыбіна пры норме 18 тысяч сышткаў штодзенна сышвае 25 тысяч.

На здымку: Н. Д. Харыбіна за работай.

Фото Р. Марата (БЕЛТА).



Маладыя абутнікі працујуць з уздымам. Яны памятаюць, што абутак, пашты іх рукамі, будуць насіць дзяўчынкі і хлопчыкі, якія любяць пабегаць, часам «паганяць» мяч па дварэ. На іх хуткіх, маладых ногах абутак зношваецца раней часу. Вось чаму абутнікі прыкладаюць усе намаганні, каб чаравікі, якія яны шыюць, былі не толькі прыгожымі, але і моцнымі, каб заднікі ў іх не спаўзалі, каб падэшва не адварвалася праз месяц.

Шыць толькі высокаякасны абутак—такі дэвіз комсамольска-маладёжнага цэха. І трэба сказаць, што стаханаўцы і рацыяналізатары пастаянна ўдасканальваюць тэхналагічны працэс, паляпшаючы якасць прадукцыі.

Для палепшэння якасці абутку ў цэху ўстаноўлен прэс для гарачай фармоўкі задніка. Заднік робіцца не са скуры, а з замяніцеля, які пасля пэўнай апрацоўкі набывае цвёрдасць больш высокую, чым скура.

Раней часта бывала, што абутак з гумавай падэшвой праз два—три тыдні зношваўся з-за таго, што здрывалася падэшва. Цяпер абутнікі прапанавалі цвікавы метад мацавання, пры якім ствараецца моцнае заклёнчае злучэнне.


Калектыв цэха штодзенна працуе над tym, каб падэшвыць якасць школынага абутку, прадоўжыць тэрмін яго носкі. 7 брыгад цэха носяць пачеснае званне брыгад выдатнай якасці. Адна з іх—швейная брыгада Раісы Голуб—атрымала грамату Міністэрства лёгкай прамысловасці Саюза ССР. Швейніцы Катоўская, Луцук, Ермолава, накладчыцы падэшваў Тамара Гуд і Тоня Міцкевіч выконваюць нормы на 150—210 проц. штодзенна.

Самаадданая работа абутнікаў дала станоўчыя вынікі. За першое поўгодзе звыш плана паштыты тысячи пар абутку. Штодзенна з канвеера зыходзяць тысячи пар дзіцячых чаравікаў.

С. СЛУЦКІ,
начальнік цэха № 4.

Канвеер гатовага абутку на мінскай фабрыцы імя Тэльмана.

Фото А. Карніцкага.



Пераплётны цэх друкарні імя Сталіна штодзенна выпускае дзесяткі тысяч кніг.

На здымку: кантралёр комсамолка Л. А. Цікалава правярае падручнікі па геаграфіі для 7-га класа. Яна штодзенна выконвае вытворчую норму на 140—150 процентаў.

Фото І. Савіча (БЕЛТА).

ПАДРУЧНІКІ ГАТОВЫ

Партыя Леніна—Сталіна, совецкі ўрад прайўляюць вялікія клопаты аб дзесяцях, аб іх выхаванні і адукацыі. Зараз у нашай краіне партыйныя і совецкія органы праводзяць вялікую работу па падрыхтоўцы школ да новага навучальнага года. У рэспубліцы будуцца сотні новых школ, выпускаюцца мільёны падручнікаў для вучняў пачатковых і сярэдніх школ.

Да новага навучальнага года Дзяржаўным выдавецтвам БССР выдадзена 68 назваў падручнікаў тыражом у 5.467 тысяч экземпляраў.

Упершыню выпушчаны трох новых падручнікі, у tym ліку дзве кнігі для чытання па рускай мове ў ПІ III класах для беларускіх школ, граматыка беларускай мовы для IV класа рускіх школ. Новыя падручнікі складзены ў адпаведнасці з вучэбным планам і праграмамі Міністэрства асветы БССР і акажуць вялікую дапамогу вучням у авалоданні асновамі навук.

Усе падручнікі ў гэтым годзе перавыдаюцца са зменамі і выпраўленнямі. Падручнікі па беларускай мове для V—VII класаў перапрацаваны ў святле вучэння I. В. Сталіна аб мовазнаўстве.

Вучні VI—VII класаў атрымаюць падручнік па матэматыцы Ларычава «Зборнік задач па алгебры» частку I, а вучні VIII—X класаў—частку II. Паколькі гэтыя падручнікі выдаюцца для школ нашай рэспублікі ўпершыню, яны выпушчаны вялікім тыражам і задаволяюць усіх вучняў сямігадовых і сярэдніх школ.

Усе падручнікі выдаюцца ў пераплётах, з добрымі ілюстрацыямі.

Да пачатку навучальнага года школы рэспублікі атрымаюць падручнікі для ўсіх класаў, пачынаючы з першага і канчаячы дзесятым. Выданы буквар, батаніка, заалогія, геаграфія і інш.

Рабочыя друкарні імя Сталіна, дзе друкуюцца падручнікі, разгарнулі соцыялістычнае спаборніцтва на датэрміновае выкананне гэтага заказу.

А. РЖЭУЦКІ, рэдактар вучэбна-педагагічнай літаратуры Белдзяржвыдавецтва.



Абязбольванне родаў

Жанчына-маці ў нашай краіне акружана вялікай увагай і пашанай. На варце яе здароўя стаяць спецыяльныя навукова-даследчыя інстытуты, практичныя ўстановы і цэлая армія ўрачоў-спецыялістаў.

Совецкі Саюз — адзіная ў свеце краіна, дзе настомна і настойліва працујуць над проблемай абязвольвання родаў, разглядаючы яе як дзяржаўную задачу.

Яркім прыкладам служыць псіхапрафілактычна сістэма абязвольвання родаў, распрацаваная харкаўскім урачом І. З. Вельвоўскім сумесна з В. А. Плоцічарам і Э. А. Шутам. Яна карэнным чынам адразніваеца ад лякарственных металаў і цалкам грунтуюцца на вучэнні вялікага фізіёлага Івана Пятровіча Паўлава.

Ужо даўно назіраліся вышадкі, калі роды праходзілі без усякіх боляў. Рэзкі боль перашкаджае нармальному цяченню родаў, парушае работу многіх органаў рожаніцы. Вельмі перашкаджае страх перад чаціннем родавых боляў, выхаваны ў жанчын на працягу стагоддзяў. Каб пазбавіцца яго, трэба пазнаміць жанчыну з працэсам родаў і дабіцца, каб яна зразумела, што боль не абавязковы пры родах.

Абязвольванне родаў пачынаеца з работы ў жаночай кансультаты. У цяжарнай стараюцца стварыць новыя адносіны да родаў. Урач дапамагае ёй асэнсаваць роды як нармальны і натуральны акт. Будучая маці даведваеца, што да родаў прыстасоўваеца ўесь арганізм, асабліва аппарат, які непасрэдна ўдзельнічае ў родах. Усе этапы працэса родаў тлумачацца цяжарнай у тым выглядзе, у якім яна сама будзе іх успрыймаць.

Заняткі па абязвольванню родаў праводзяцца ў жаночай кансультаты. Урач тлумачыць цяжарнай усе этапы родаў, знаёміць яе з тымі адчуваннямі, якія жанчына пераносіць пры моцных патугах і схватках, тлумачыць, якое пры гэтых павінна быць падзяленне цела, як регуліраваць дыханне, як сваімі рухамі і паводзінамі садзейнічаць хутчэйшаму заканченню працэса родаў.

Псіхапрафілактыка родаў больш актыўна прадаўжаеца ў радзільнім доме. Тут забяспечваюцца чулкі і ўважлівія адносіны да рожаніцы, стымулюеца яе актыўнасць у пра-

вядзенні родавага акту. Вельмі важна пры гэтым, каб урачы, акушэркі і няні не праяўлялі мітусні, не вялі пабочных размоў, самыя экстраныя меры прымалі спакойна і з вытрымкай. Не дапускаючы ў прысутнасці рожаніцы расказы аб усякіх ненормальнасцях, шумная здача дзяжурстваў, гучныя распараджэнні. У паводзінах персанала павінна праяўляцца гуманнасць.

Вось што гаворыць акушэрка М. Стасенка з сяла Нікола-Камышэўска Харкаўскай вобласці аб tym, як яна праводзіла абязвольванне родаў: «Калі ў калгасніцы пачынаеца восьмы месяц цяжарнасці, я запрашаю яе на заняткі, расказываю аб нармальнай цяжарнасці, навучаю правільным паводзінам пры родах. На простых жыццёвых прыкладах даказываю безгрунтоўнасць старога павер'я, што калі крычаць, роды пройдуць хутчэй. Пераконваючы сваю субядніцу ў tym, што роды не абавязкова павінны быць пакутлівыя, задаю ёй пытанне: ці адчувае яна боль, калі ў яе пры цяжарнасці распыраеца матка? Адказ следуе адмоўны. Дык чаму, — прадаўжаю я, — павінен узікаць боль, калі матка скарачаеца? Такія ж гутаркі вяду я пры родах».

З вялікім поспехам псіхапрафілактычнае абязвольванне родаў праводзіцца ў акушэрска-гінекалагічнай клініцы Мінскага медінстытута. Гэта

нацвярджаеца радам пісем ад рожаніц. Вось што піша Антаніна Васільеўна Карытнікава:

«У кансультаты праводзілася падрыхтоўка па псіхапрафілактычнаму метаду. Мною былі праслушаны трыватаркі. Да гутараў я родаў вельмі баялася. Першая гутарка зняла з мяне вялікі страх перад родамі. Далейшымі гутаркамі страх ліквідаваўся. Выконвала ўсе ўказаніі ўрачоў, што даваліся ў кансультаты і клініцы. Вяла сябе спакойна і не варочалася. Як толькі пачыналася схватка, я глыбока дыхала і лічыла, а таксама пагладжвала ніз жывата. Трэба скажаць, што ўсе болевыя адчуванні ў першым перыядзе згладжваліся да зусім цярпімых або малахваравітых адчуванняў. Асабліва дапамагалі глыбокія ўздыхі, выдыхі і лічэнне. У другім перыядзе родаў урач і акушэрка яшчэ раз напомнілі, як трэба правільна трymацца, назіралі за плодам, аказвалі ўсебаковую дапамогу. Мая думка, што псіхапрафілактычны метад выключна неабходны метад абязвольвання родаў для ўсякай рожаніцы».

Псіхапрафілактычным гэтым метад называеца таму, што ў ім выкарыстоўваеца магутны ўплыў слова на цэнтральную нервовую сістэму жанчыны, які папярэджвае паяўленне пры родах адчування цяжкага болю. Гэты метад з поспехам прымяняеца зараз у акушэрска-гінекалагічнай клініцы і ў радзільным доме Мінска.

Прафесар Г. ДАЗОРЦАВА.



Жанчыны, якія ўпершыню радзілі без боляў у Мінскім радзільнім доме № 1. На здымку (злева направа): рожаніцы з новонароджанымі М. С. Руткоўская і М. В. Дрозд. Фото А. Карніцкага.

Сваю аповесць «Зарево над лесом» пісьменніца Вера Лютава прысвячае маладым рабочым Мінскага трактарнага завода.

Праўдзіва паказвае аўтар, як на месцы нядайных руін людзі ствараюць завод. Мы бачым юных будаўнікоў — муляраў і землякопаў, якія не спалохаліся цяжкасцю пасляваеннага будаўніцтва, смела ўступілі ў барацьбу з імі. З цікавасцю чытаюцца старонкі аповесці, дзе пісьменніца малюе мужныя харктыры дзяўчын і юнакоў.

Саша Старадубцева, Кірылка Стральцоў, Марынка Плятнёва, Андрэйка Клінкоў і іх старэйшы таварыш інжынер Сяргей Чэрнікаў — гэта жывыя людзі, кожны са сваімі перажываннямі, думамі. Усе яны глыбока ўсведамляюць галоўную задачу свайго жыцця — будаўніцтва комунізма.

Характэрнымі рысамі новага адзначаны ў аповесці працоўныя і бытавыя адносіны паміж людзьмі.

Парторг Старадубцаў, які вельмі любіць сваю дачку Сашу, ставіцца з усёй патрабавальнасцю і строгасцю да яе работы на заводзе:


«Бацька завёў незразумелую гутарку:

- Дзённую норму выконваеш?
- Выконваю.
- Ты колькі класаў скончыла?
- Саша зблізілася.
- Ну, дзесяць. А што?
- У другіх адкукаць напалову супроць тваёй.

Дачка запытальна зірнула на бацьку. Нікалай Васільевіч растлумачыў:

— З цябе і патрабаваць удвая больш можна».

Старадубцаў ні ў якім разе не жадае, каб дачка задавольвалася першым поспехамі. «Спрабуй, шукай!» — кажа ён Сашы. І Саша шукае. Бываюць хвіліны, калі яна нават плача над сваімі няўдачамі. Але перамагае ўпартая, нястомнай воля да перамогі. Вобраз Сашы — гэта поўнацэнны вобраз совецкай дзяўчыны. Саша натхнёна працуе, удасканалівае сваё майстэрства, перадольвае няўдачы. Яна парывае з лепшай сяброўкай свайго дзяцінства Мілакай, якая аказалася абывальніцай. Мы бачым Сашу і ў той час, калі яна сустракае ў сваім жыцці любімага чалавека. Ад яе асабістых перажыванняў, ад яе кахан-



АПОВЕСТЬ АБ СОВЕЦКИХ ЛЮДЗЯХ

Эдзі АГНЯЦВЕТ

ия да інжынера Чэрнікава застаецца яснае, радаснае ўражанне.

Трэба сказаць, што сям'я Старадубцевых: і маці Алена Дзмітраўна, і сын Лёнік, якога Старадубцевы ўсынавілі, і старэйшая дачка Саша, і, нарэшце, Нікалай Васільевіч, — намаліваны пісьменніцай ярка і пераканаўчы. Перад намі — сапраўдная, перадавая совецкая сям'я.

Алена Дзмітраўна, якая за час вайны шмат перажыла, застаецца маладой, з маладымі пачуццямі і гарачым сэрцам. Хвалюча паказаны адносіны паміж ёю і мужам. Ні час, ні доўгае расстанне не перашкодзілі іх глыбокаму пачуццю. І слова, якія гаворыць жонцы Нікалай Васільевіч Старадубцаў, — застануцца ў памяці чытача:

«Ты-ж адчуваеш сама, — час не згасіў нашага кахання, яно не стала звычкай... Помніш, яшчэ студэнтамі ў халодным інтэрнаце мы з тобой гаварылі аб тым, як гэта велічна — зрабіць чалавека ігаслівым. Я часта думаю аб тым, якое вялікае ігасце прынесла ты мне. З мільёна жанчын для мяне гэта могла зрабіць толькі ты».

Духоўным багаццем, паўнатой пачуццяў вызначаюцца асноўныя героя аповесці. Радуе тое, што аўтар не выдумляе сваіх герояў. Гэта — звычайнія совецкія людзі, якія жывуць і працујуць поплеч з намі. У кожнага з іх ёсць свае недахопы, свае «чалавечыя слабасці». Але гэтыя недахопы знікаюць дзякуючы

вялікай выхаваўчай сіле калектыва. І Зося Малінок, якая не хацела вучыцца сур'ёзнай прафесіі і цікавілася толькі прыгожымі сукенкамі, і надзымуты, самазадавлены, франтаваты Віктар Журко пастунова змяняюцца пад уплывам таварыскага працоўнага калектыва. Хвалючым з'яўляецца эпізод, калі Зося Малінок, перамагаючы хваробу, прыходзіць у цэх да старшага майстра Максіма Данілавіча. Ён крычыць на яе, гоніць яе, хворую, дадому, а яна ўпрошуе майстра:

«Максім Данілавіч, ну, Максім Данілавіч, не трэба, не магу я пай-сці. У хустку дыхаць буду.

Яна стаяла перад ім вялікая, пышная, умольваючая. Старшы майстар махнуў рукой, адышоў, расчудлена варушачы вусамі. Яго перапаўняла хваляванне і радасць за людзей свайго цэха. Калектыв адзіны, калектыв жыве адным жаданнем».

Запамінаецца і вобраз падлетка Кірылкі Стральцова, які пераадольвае свае былыя кепскія звычкі. Кірылка Стральцоў не мае бацькоў, але ён знаходзіць на заводзе добрую, дружную сям'ю, знаходзіць сумленных, адданых сяброў. І калі мы спачатку аповесці пазнаем Кірылку, як маленьката валасуту і кішэнніка, то па працягу ўсяго твору яскрава відаць яго перавыхаванне, фармаванне яго новай псіхалогіі. Ён расце і вучыцца, захапляецца вялікай стваральнай працай. Мы развітваемся з Кірылкам Стральцовым у канцы аповесці, як з юным другам, якога па-сапраўднаму палюбілі. Вось ён ідзе са сваім сябрам Косцікам і марыць аб той ігаслівай пары, калі адбудзеца пуск іх новага ліцейнага цэха: яны ўпрыгожаць тады свой цэх кветкамі, сасной.

«Сосны стаялі нерухома. У цішыні выразна чуўся лёгкі звон нябачных тэлеграфных правадоў, працягнутых праз лес. Кірылка спыніўся, прыслухаўся, падумаў уголас:

— Магчыма, па гэтых правадах цяпер пра наш завод праца ў Кремль Сталіну перадаюць, і ён разуеца».

Аповесць Веры Лютавай «Зарево над лесом», напісаная з веданнем жыцця, з добрым жыццерадасным пачуццём, з'яўляецца безумоўным творчым дасягненнем пісьменніцы.



Мал. Ю. Пучынскага

Вера ЛЮТАВА

ЗАРАВА НАД ЛЕСАМ

(Урывак)

ЧЭРНІКАВУ аварыя абышлася дорага. Акрамя апёку рукі і шыі, пры ўшыбе было патрываожана старое раненне галавы. У прытомнасць ён прышоў не адразу.

Даведаўшыся аб здарэнні, Саша забыла пра размоўку, паспяшыла да Сяргея ў больніцу. Яна не думала, добра гэта ці дрэнна. Яна ведала, што павінна быць каля яго. З высока ўзнятай галавой увайшла яна ў вестыбюль больніцы, спытала, як праісці да Чэрнікава.

— А вы, хто яму будзеце, — асведамілася пажылая санітарка, падаючы халат. — Таксама сястра?

Пытанне азадачыла яе. Не, яна не сястра.

— Я проста знаёмая, — цвёрда сказала Саша.

Хвалюючыся, яна ўзбягала па лесвіцы, механічна паўтараючы: «Другі паверх, у канцы калідора, палата пяць»... Вось і другі паверх, і калідор, застаўлены койкамі. Саша заспяшалася, чамусьці збянтэжыўшыся пад поглядам хворых. Вось і жоўтыя дзвёры палаты з буйнай чорнай пяцёркай пасярэдзіне. Саша лёгенька пастукала. Не чакаючы адказу, адчыніла дзвёры і падала ся назад: перад ёю была Мілачка.

Засланіўшы сабой уваход у палату, Мілачка стаяла на парозе, гледзячы на Сашу халоднымі злоснымі вачыма. Нарэшце суха сказала:

— Ты прабач мяне, Саша, але ўрач забараніў пускаць да яго пабочных.

— А ты хіба не пабочная?

— О, не! Мы не чужыя.

— Ужо?

— У бліжэйшым будучым, — трывумфуючы, прыжмурылася Мілачка.

Гарачая хваля ўдарыла Сашы ў віскі. Але ў яе хапіла сілы зірнуць на Мілачку, як на пустое месца, павольна павярнуцца і не спяшаючы спусціца з лесвіцы пад свідрующим поглядам былой сяброўкі.

... Прытомнасць павольна вярталася да Сяргея. Балелі апаленая рука і шыя. Але яшчэ страшнейшы быў няспынны галаўны бол, які адгароджваў яго ад свету. У рэдкія хвіліны прасвятлення ён бачыў над сабою твар маці, усміхаўся ёй, і яго не здзіўляла тое, што яны зноў разам. Па руху губ маці Сяргей разумеў, што яна яму штосьці гаварыла, голасу-ж яе не чуў. І, упадаючы ў забыццё, уносіў з сабой трывогу, — ці не страчаны слух?

Была ранняя сонечная раніца, калі Сяргей упершыню прачнуўся з яснай галавой і не адчуў болю. Ён ляжаў нерухома, баючыся крануцца, каб не вярнуць боль.

На белай сцяне над ложкам таяў ружовы сонечны квадрат з выразным малюнкам аконнай рамы. У адкрыту фортку ўлівалася чыстае ранішнє паветра. На стolіку ля ўзгалоўя стаяў пучок сініх фіялак. Сяргей глядзеў на кветкі і думаў, што іх прынесла яму Саша. Паветра, што ўлівалася ў пакой, было настоена пахам свежага лісця і траў. Гэты хвалюючы, бадзёрачы пах абудзіў у Сяргея няясны жаль аб нечым страчаным і гарачую надзею на нешта радаснае ў будучым, нязвданае, што не можа не прыйсці.

Было вельмі ціха. Чэрнікаў не ведаў, ці то была цішыня раніцы, ці ён не чуў гукаў. Ён крануў левай рукой, жадаючы па звычы ці паднесці да вуха гадзіннік, але ўспомніў, што яго няма.

За акном, разбуджанае сонцем, прашчабяцала птушанё. Прашчабяцала звонка, радасна і змоўкла. Сяргей выразна, да асобных пераліваў, пачуў яго чысты шчэбет. Гэты шчэбет напоўніў яго вялікай радасцю: ён чуў!

Днём Чэрнікаў спытаў у Ганны Сцяпанавны:

— Мама, хто прынёс мне кветкі?

— Мілачка прынесла.

Ён расчараўана адварнуў галаву да сцяны.

— Яна дбайна даглядала цябе, Сярожа. Пасля работы зноў прыдзе.

Сяргей хутка павярнуўся да маці:

— Мама, даруй мяне за далікатную просьбу. Але перадай ёй, што я паправіўся, дзякую за няпрошаныя паслугі і больш у іх не маю патрэбы.

— Ты супакойся, Сярожа. Хіба можна так?

— Можна, мама.

Памаўчаўшы, Сяргей асцярожна спытаў аб тым, што было для яго самым хвалючым:

— А... а Саша не прыходзіла?

— Не. Сашы не было.

Сяргей уздыхнуў.

Вечарам Чэрнікаў адправіў Сашы ліст. Ён прас' ў драваць яму за міжвольнае засмучэнне, якое прычыніў ёй недарэчны выпадак з Мілачкай. Ён пісаў Сашы пра сваё вялікае каханне да яе і прасіў наведаць яго.

Саша пакутвала моўчкі. Перакананая, што Сяргей жэніца на Мілачцы, яна нікому не скардзілася на сваё гора. Але варта было каму-небудзь з хатніх пачаць гаворку пра Чэрнікава, яна хутка выходзіла. Дома разумелі, што паміж Сяргеем і Сашай нешта адбылося, бачылі, што яна пакутуе, і стараліся пры ёй не ўспамінаць аб ім. Саша не праклінала Сяргея, але і не магла не думаць аб ім, не сумаваць без яго.

Атрымаўшы ліст ад Чэрнікава, Саша ўсхвалявалася. Першая хвіліна была хвілінай бурнай радасці. Не ўскрываючы канверта, яна прытуліла яго да грудзей, закруцілася па кухні, у самазабыцці паўтараючы: «Мілы, мілы...» Але тут-же спынілася. У памяці паўсталі Мілачка, яе калючыя слова: «Мы не чужыя...» Што ён мог пісаць ёй? Тлумачыць, чаму ён аддаў перавагу Мілачцы?

Абраца з новай сілай ахапіла яе. Саша шаптала: «Я не стану вам перашкаджаць. Будзьце шчаслівыя». Яна падбегла да палаючай печы, адчыніла дзверцы і сунула непрачытаны ліст у агонь. Ёй хацелася плакаць ад гора і крыўды. Саша балюча закусіла губы, гледзячы, як агонь ператвараў ліст у чорны слайсты попел. Яна не ведала, што разам з лістом спаліла вестку аб сваім шчасці.

Хатня ўсяляк стараліся забаўляць Сашу. Яна старанілася забаў. Вяртаючыся з завода, увесь свой вольны час праводзіла за кнігамі, збіралася паступіць у вячэрні інстытут.

* * *

На заводзе рыхталіся да пуску маторнага цэха. Мантажнікі тэрмінова заканчвалі ўстаноўку абсталявання. Уздоўж пралётаў стройнымі лініямі выстраіліся станкі, Сярод іх некалькі станкоў, прысланых заводу ў падарунак ад ленінградскіх машынабудаўнікоў.

Пры ўкамплектаванні калектыва маторнага цэха, для ўмацавання яго, узялі з іншых цэхаў некалькі лепшых стаханаўцаў. Марынку Плятнёву таксама перавялі ў маторны. І пэставілі на станок, атрыманы ў падарунак ад ленінградцаў. На мітынгу ў гонар пуску новага цэха ёй даручалася вытачыць першую дэталь для будучага трактарнага мотора. Марынка разумела, што гэта вялікі гонар для яе, радавалася гэтаму, але ёй усё-такі было сумна ісці з інструментальнага, ад Максіма Данілавіча і Сашы, ад Ганны Сцяпанавны і Зосі, ад усіх сваіх хлапцоў і дзяўчат.

Пуск цэха быў прызначаны на вечар. Рыхтуючыся да мітынга, моладзь упрыгожвала цэх кветкамі, бярозавымі галінамі... Саша паставіла на тумбачку ля марынкінага станка пышны букет і пажадала ёй:

— Гэта табе, каб на новым месцы працавалася добра і весела.

— Дзякую, Сашанька. Штосьці мне боязна сёння. І добра, і крыху боязна. Не зразумею я сама. І то падумаць: усе-ж начальнікі на мітынгу будуть — і свае, і з горада. А мне перад усімі першую дэталь тачыць. Ралтам не выйдзе ў мяне?

— Выйдзе, вось паглядзіш.

— Ты не пазніся, прыядзджай раней.

— Я, Марынка, зусім не прыеду.

Саша апусціла галаву. Яна ведала, што на мітынгу будзе Чэрнікаў — ён нядайна выпісаўся з больніцы. Ёй цяжка было яго бачыць, лепш зусім не прыходзіць. Плятнёва паглядзела на Сашу доўгім поглядам і зразумела, што ў яе на сэрцы.

Дома ў Старадубцавых усе збіраліся на завод, Нікалаі Васільевіч клікаў ехаць і Сашу. Яна адмовілася.

— Дарэмна адмаўляешся. Што ты будзеш рабіць адна?

— Займацца буду.

Ён разумеочы паглядзеў на дачку:

— Табе так лепш?

— Лепш, тата.


Саша засталася адна. Яна бязмэтна пахадзіла па ціх пакоях, цяжка ўздыхнула, села за свае кнігі. Зняткі не ішлі ў галаву. Ёй было вельмі сумна. Яна з цяжкасцю прымусіла сябе чытаць.

Стук уваходных дзвярэй і крокі ў сенцах адварвалі яе ад кніг. З жахам успомніўшы, што яна не замкнула за сваімі дзвёры, Саша кінулася ў сенцы. Нехта высокі стаяў у змроку сенцаў.

— Вам каго? — заміраючы ад страху і міжволі адступаючы, спытала яна.

— Цябе! — пачула Саша голас Сяргея, і ён пайшоў да яе, працягваючы руки...

Яны паспяшылі на завод. Ішлі пеша. Ішлі, не разнімаючы рук. І не было стомленасці, і не было канца размовам. І дарога здалася надзіва кароткай. У цёплым паветры пахла свежым лісцем прыдарожных та-



поляў. Па небе праступалі першыя рэдкія зоркі.

Звярнуўшы з шасе, Сяргей і Саша спыніліся. Проста перед імі расцякалася па небе няяркае зарава, і ў яго мяккім светле выразна выступалі вяршыні сасновага лесу...

— Наш трактарны, — з гонарам сказала Саша.

Чэрнікаў адазваўся жыво:

— І як падумаеш, што ўсё гэта намі зроблена, такая сіла ў душы ўзнімаецца, што здаецца — канца-краю ёй няма.

— Так-так, Сярожа. Я сама часта адчуваю гэта.

— І ведаеш, Саша, што найбольш кранае і хвалюе мяне?

— Ну?

— Што гэткая машина, — Чэрнікаў паказаў у бок завода, — ствараеца рукамі моладзі, амаль падлеткаў. Узяць Кірылку, Косціка, многіх іншых. Ды і цябе таксама. А гэта-ж вашы першыя крокі.

Яны ўвайшлі ў лес. Тут было вельмі ціха і крыху душна.

Скрозь стромкія ствалы сосен прасвечвала мноства агнёў. То былі агні завода. Яны ахоплівалі лес мільгавым поўкругам. Іх было так многа, што здавалася,

быццам уперадзе раскінуўся цэлы горад. Чым бліжэй да завода падыходзілі Саша і Чэрнікаў, тым ярчэй рабіліся агні. Перад імі выразна вырысоўваліся велічныя карпусы завода. Над варотамі, струменячыся і выгінаючыся, палымнеў чырвоны сцяг. Злева ўзнімаўся пяршынец завода — інструментальны корпус. Праз яго шкляны дах плылі к небу шырокія пасы святла. Цяпер ён ужо не быў адзінокі. За ім віднеліся ліцейны і мадэльны цэхі, яшчэ размешчаныя ў часовых будынках. Насупраць інструментальнага святочна пераліваўся агнямі ўступаючы ў строй маторны цэх. Побач высіўся толькі што адбудаваны кавальскі корпус. У ім вялася ўнутраная аддзелка. Велізарныя вокны графілі яго сцены на суцэльнія яркія квадраты. Прасторны і лёгкі, ён, як казачны палац, шчодра асвятляўся знутры. За кавальскім корпусам узвышаліся скразныя металаканструкцыі яшчэ няскончаных гарачых цэхаў. Над імі іскрамі рассыпаліся зеленавата-ліловыя ўспышкі аўтагенной зваркі.

Ад прахадной заводскую тэрыторыю перасякала шырокая асфальтаваная дарога. З абодвух бакоў яе акаймоўвалі кветнікі і былі высаджаны дрэвы. У вячэрнім паветры мякка шалясцела свежае лісце дрэў. Дарога вяла ў глыбіню заводскага двара — да велізарнай статуі натхняльніка работ — Іосіфа Вісарыёнавіча. Завод уставаў перад яго вачыма магутны і цудоўны, такі, якім ён задумаў яго.

Стральцоў і Вараб'ёў, чакаючы звароту Чэрнікава, прахаджаліся па заводскім дварэ.

Час цёк надзіва марудна. Кірылка спыніўся ля статуі правадыра, доўга глядзеў на яе, думаў. І сказаў, беручы Косціка за руку:

— Адчуваеш, дружка, наш Іосіф Вісарыёнавіч усё бачыць, што мы зрабілі тут, на заводзе. Гэта сапраўды так. Згодзен?

— Гэта ты верна, вельмі нават правільна сказаў.

— Я пра гэта на мітынгу скажу. Абавязкова.

Ля прахадной паказаліся Саша і Чэрнікаў.

Мітынг у маторным цэху быў многалюдным. Ля трывалыні сядзелі кіраунікі завода, госці з горада. У абшырных пралётах цэха, прыбраных кветкамі і зеленню, стаялі радасна ўсіхваліванные людзі. Тут былі і трактары, і будаўнікі. Радасна было адзначаць сваю новую перамогу — перамогу сваёй працы. Аб гэтым гаварыў сакратар гаркома, адкрываючы мітынг. Рабочыя маторнага цэха стаялі ля сваіх станкоў, строгі і ўрачыстыя, як салдаты на пастах. Сакратар гаркома гаварыў зараз пра іх. Гаварыў аб тым, што яны пачынаюць першую змену цэха, што яны гатовы пусціць цэх, гатовы ствараць тыя дэталь, з якіх будзе зроблены пускавы матор — сэрца трактара. Рабочыя цэха адчуваюць: ён гаворыць тое, што ёсць на самай справе. Яны гатовы пачаць барацьбу за стварэнне матора і чакаюць каманды начальніка цэха.

Марынка Плятнёва стаяла ля свайго станка святочна ўзбуджаная, у новай сукенцы, з рамашкамі ў цёмных валасах. Яе станок стаяў амаль ля самага стала, за якім сядзелі кіраунікі. Плятнёва то акідвали іх хуткім поглядам, то збянтэжана апускала перад імі вочы. Чамусьці Марынка прыпомніла, што яшчэ зусім нядаўна яна баялася начальнікаў, і ёй зрабілася смешна і дзіўна. Цяпер Плятнёва не баялася іх. Яна паважала сваі начальнікаў, вельмі паважала, і крыху саромілася іх, як, напрыклад, зараз, калі яны нешта гавораць пра яе і ўхвалына ківаюць ёй.

Яна ўважліва слухала выступаўших. Ужо выступіў дырэктар завода, за ім сакратар гаркома комсамола. Плятнёва слухае яго і верыць яму, калі ён гаворыць аб тым, як смела наша моладзь ажыццяўляе свае меры і жаданні. У яе таксама ёсць вялікае жаданне: паказаць сябе выдатным токарем на новым месцы, працеваць без браку і на высокіх тэмпах. Аб гэтым-жа расказвае зараз і Саша Старадубцаў, аб сваёй меры — знайсці сакрэты скараснога рэзання. Усё-такі Саша прышла на мітынг, не сцярпела. І якая яна ззяючая, якая шчаслівая. Значыць, паміралася з Сяргеем, згадаўшыца Марынка, радуючыся за сяброўку.

Ёй так добра, так вольна дыхаеца сёння. Вакол

ажыўленыя твары рабочых. Марынка адшуквае вачыма Андрэйку і здалёк усміхаеца яму сваёй мілай, сарамлівой усмешкай.

Вось на трываліне начальнік маторнага цэха. Марынка ведае, ён нядаўна на заводзе, а да вайны працаўваў на Сталінградскім трактарным. Ён гаворыць не спяшаючыся і важка. Гаворыць аб тым, што пуск маторнага цэха — гэта новая старонка ў жыцці завода і што адкрыць яе даручаеца лепшай стаханаўцы токару Плятнёву...

Марынка міжволі ўздрыгвае, заліваеца румянцам. На хвіліну яе ахоплівае трывожнае хваляванне. Але толькі на хвіліну. Гарачая хваля радасці ўзнімаеца ў душы. Цвёрдым поступам падыходзіць яна да начальніка цэха, бярэ з яго рук невялікую стальную загатоўку. Радасць перапаўняе яе, няма сіл змоўчаць аб ёй, Марынцы хочацца гаворыць, і яна звяртаеца да рабочых:

— Дзякую вам, драгія мае таварыши, за давер'е. Я вельмі шчаслівай, што вы мне даверылі... Але спра́ва не ва мне. Справа ва ўсіх нас, ва ўсёй нашай агульной работе. Працаўваць мы абавязаны добра, на выдатна, таму што на нас глядзіць наш таварыш Сталін. Ён усё бачыць, і мы павінны парадаваць яго. Усё, таварыши!

Марынка хутка падышла да свайго станка, уключыла яго.

Косцік штурхнуў Стральцова локцем, шапнуў яму:

— Апярэдзіла яна цябе. Ты чаго-ж сам не сказаў пра гэта?

— Нічога, Косцік, — супакоіў яго Кірылка. — Яна добра сказала, правільна зусім. А я ці яна — гэта не важна. Давай памаўчым, а то перашкаджаем ёй.

Плятнёва вытачвала дэталь у поўнай цішыні. Сотні вачэй сачылі за яе рухамі, сотні сэрцаў жадалі, каб Марынка ўсё зрабіла добра, не памылілася. І яна не памылілася.

Марынка з гонарам перадала начальніку цэха толькі што абточаную дэталь. Першую дэталь, зробленую ў маторным цэху. Маленьку дэталь, без якой немагчыма зрабіць пускавы мотор — сэрца трактара.

Начальнік цэха падняў руку, і па яго знаку рабочыя разам уключылі станкі. Шматгалосы вясёлы гул работы зараз-же запоўніў цэх. Начальнік цэха павяен-наму чотка падышоў да дырэктара і ўрачыста дала жыўленыя твары рабочых.

— Маторны цэх трактарнага завода ўступіў у дзеянне.

Кірылка і Косцік пайшлі з мітынгу ў прыўзнятым настроі. Дамоў ісці не хацелася, і сябры доўга хадзілі па лесе. Надышла цёплая веснавая ноч. Стральцоў як звычайна марыў аб тым часе, калі пусцяць іх новы ліцейны цэх.

— Цяпер ужо нядоўга чакаць. Вось урачыстасць у нас будзе лепш, чым сёння. Праўда, Косцік?

— Вядома.

— Мы, дружка, тады сваю ліцейку так кветкамі прыбярэм — жывога месца не пакінем.

— А калі зімой пойдзе ліцейка, дзе мы кветак восьмем? — ашараўшы Косцік сябра нечаканым пытаннем.

Кірылка збянтэжыўся быў. Але тут-же знайшоў выхад:

— А мы сасноў упрыгожваць будзем. Глядзі, колькі іх навокал.

Сосны стаялі нерухомыя. У цішыні выразна чуўся лёгкі звон нябачных тэлеграфных правадоў, што цягнуліся праз лес. Кірылка спыніўся, прыслухоўваючыся, падумаў уголос:

— Можа, па гэтых правадах зараз пра наш завод праща ў Крэмль Сталіну перадаюць, і ён радуеца...

Сябры, затаіўшы дыханне, услухоўваліся ў перавон правадоў, і ім уяўлялася, як усміхаеца зараз Сталін добраў вестцы. І яны самі радасна ўсміхаліся свайму роднаму Іосіфу Вісарыёнавічу.

Ноч рабілася цямней, і мяккае зарава заводскіх агнёў усё шырэй расцягвалася над лесам.



Тут, на пагулянцы, яна спрытна да танцаў...



А да гэтай палянкі руکі не даходзяць у сімулянткі.

ПАРАДЫ ўРАЧА**Боль галавы, яго прычыны і лячэнне**

Боль галавы з'яўляецца захворваннем, якому падвергнута вялікая колькасць людзей рознага ўзросту.

Галаўны боль можа паяўляцца ў пэўны час сутак або года (перыядычныя мігрэнозныя болі ў жанчын пры менструацыі, веснавы галаўны боль у малярыкаў, галаўны боль у асоб з павышаным крываным ціскам, пры вострых і хранічных інфекцыйных захворваннях, пры склерозе, арганічных захворваннях цэнтральнай нервовай сістэмы і г. д.).

Прыступы галаўнога болю ў форме так званай мігрэні пачынаюць паяўляцца з ранняга ўзросту. У аснове гэтага захворвання ляжыць расстройства функцыі галаўнога мозгу. Прыступы мігрэні суправаджаюцца нярэдка рвотай, часам парушаеца зрок, узмацияеца біцё сэрца, пачынаеца галавакружэнне.

Паколькі галаўны боль з'яўляецца

адным з сімптомаў цэлага раду захворванняў: почак, сэрца, страўнікава-кішечнага тракта, раду інфекцыйных захворванняў, малярыі, туберкулёзу, і інш., неабходна для высвятлення прычыны гэтага болю звярнуцца да ўрача.

Пры прыступах галаўнога болю або так званай мігрэні рэкамендуецца медыкаментознае лячэнне: прыём унутр пірамідоча, фенацэтына, аскафена, цэфальгіна. Пробыванне ў зацемненым пакой ў ляжачым становішчы, гарачыя, радзей халодныя кампрэсы на галаву, гарачыя нажныя ванны, а таксама цэлы рад фізіятрапеўтычных працэдураў.

Вялікае значэнне мае мэтазгоднае харчаванне: шырока рэкамендуецца ўжыванне ў ежу гародніны і фруктаў, абмежаванне ежы багатай бялкамі (мяса, яйкі), абмежаванне ўжывання паваранай солі, своечасовае апаражненне кішечніка, а таксама частое праветрыванне памяшкання, утрыманне яго ў чыстаце, асабістая гігіена цела, ранішняя фіззарадка, частое пробыванне на свежым паветры.

А галоўнае, пра што не трэба забываць, — гэта тое, што пры ўпор-

ным галаўным болю заўсёды трэба звярнуцца да ўрача, бо своечасова прынятая меры, своечасова праробленыя даследванні намнога палягчаюць устанаўленне дыягназа, а tym самым і паспяховае лячэнне хворага.

Доктар А. ЮФЕ
—О—

АДКАЗЫ НА КРАСВОРД,
змешчаны ў часопісе «Работніца і сялянка» № 7
Па гарызанталі:

1. Акадэмія. 5. Ом. 6. Яго. 9. Ніл.
11. Злучэнне. 13. Насып. 15. Змест.
17. Ромб. 18. Лато. 19. Плісэ. 20. Нарач.
21. Сталінград. 22. Цымлянская.
26. Жырафа. 28. Светач. 30. Нара.
31. Парад. 33. Ліміт. 36. Крама.
37. Дыплом. 38. Ліана. 39. Толуш.
41. Хімія. 45. Акруга. 46. Палац.
47. Цукат. 48. Яблыня.

Па вертыкалі:

1. Абоз. 2. До. 3. Эм. 4. Ягнё. 7. Футбол.
8. Аншлаг. 10. Эскіз. 12. Цемра.
13. Няпарны. 14. Прэс. 15. Зонд.
16. Тачанка. 22. Цана. 23. Ландыш.
24. Спалох. 25. Яслі. 27. Раман.
29. Туман. 31. Пат. 32. Адукацыя.
34. Імітацыя. 35. Тля. 40. Арол.
42. Ірак. 43. Сап. 44. Лот.


Рэдакцыйная камітэта: А. П. УС (адказны рэдактар), А. І. ФЕДАСЮК, А. Н. ЗАХАРАВА, В. І. ФІЛІПАВА,
К. А. АБУШЭНКА, Г. Л. ДАЗОРЦАВА.

Журнал «Работніца і сялянка» на беларускім языке. Издание ЦК КП(б)Б.

АТ № 55291 Адрес рэдакцыі: Мінск, вул Пушкіна, 55, пакой 23. Тэл. 2-33-03. Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4.
Тыраж 16. 000 Падпісаны да друку 14/VIII — 51 г.

Зак. № 401

Цана 1 р. 50 к.



У Белавежскай пушчы.

Фота Бэрава.